

# КОЖНЫ ЖЫХАР І ГОСЦЬ БЕЛАРУСІ ПАВІНЕН БЫЦЬ УПЭУНЕНЫ ў СВАЁЙ АСАБІСТАЙ І МАЁМАСНАЙ БЯСПЕЦЫ

Работа па ўстааненні прычын тэракта ў мінскім метро павінна мець комплексны характар і датычыцца не толькі праваахоўнай сферы. Аб гэтым 31 мая на нарадзе аб ходзе расследавання абставін выбуху на станцыі «Кастрычніцкая» Мінскага метрапалітэна заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

«Як вы мне дакладвалі, у ходзе следства ўстаноўлены факты ўчынення абвінавачанымі і іншых злачынстваў, у тым ліку звязаных з замахам на жыццё і здароўе людзей. У сувязі з гэтым хачу пачуць, што яшчэ патрэбна для завяршэння расследавання крмінальнай справы? Якая работа праводзіцца па ўстааненні прычын і ўмоў, што садзейнічалі ўчыненню гэтых асабліва цяжкіх злачынстваў?» — такім пытанні паставіў перад удзельнікамі нарады Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што «падыход да вырашэння гэтых пытанняў павінен мець абсалютна комплексны характар». Паводле яго слоў, недапушчальна зацікаўлена толькі на тэматыцы праваахоўнага блока: «Рэалізаваныя меры павінны быць накіраваны на мадэрнізацыю ўсёй сістэмы бяспекі нашай краіны. Удасканаленне неабходна і ў такіх сферах грамадскага жыцця, як адукацыя, культура, вытворчасць, ахова здароўя».

«Кожны жыхар і госць Беларусі павінен быць упэўнены ў сваёй асабістай і маёмаснай бяспецы, спакойны за жыццё сваіх родных і блізкіх, у якім рэгіёне распуслікі і ў якіх сітуацыях яны ні знаходзіліся б. Менавіта такая задача мною была пастаўлена. Гэта асноўны крытэрыі ацэнкі ўсіх мерапрыемстваў, якія выпрацоўваюцца вамі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён звярнуў увагу на тое, што акрамя следчай тайны ў крмінальным працэсе ёсць яшчэ і прынцыпы галоснасці. «Людзі павінны ведаць усю праўду аб тым, што здарылася, быць інфармаваны аб прымаемых намі мерах, накіраваных на недапушчэнне такога ў далейшым. Плёткі і домыслы вакол трагічных падзей 11 красавіка і расследавання крмінальнай справы нам не патрэбны», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама папярэдзіў аб недапушчальнасці паказуў і якім-небудзь выглядзе. «Мы сёння гаворым аб кілаграмах канфіскаваных выбуховых рэчываў, аб тым, што людзі прынеслі вам агнястрэльную зброю, што вы вельмі добра папрацавалі і агнястрэльную зброю канфіскавалі скрозь і ўсюды, што вы пасля гэтага так несяце службу на гэтых асабліва важных аб'ектах, што і размоў аб гэтым быць не можа», — сказаў Прэзідэнт.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, яму далажылі аб відэароліку, які нядаўна з'явіўся ў інтэрнэце. На гэтым відэароліку відаць, як група маладых людзей ноччу бесперашкодна пранікла ў метрапалітэн. «Яны з хлопцамі прабраліся ноччу ў метрапалітэн і здымалі ўсё гэта на відэа. Выклалі гэта ў інтэрнэце: глядзіце — вось яны працуюць наша міліцыя і ўсе іншыя на чале з Мальцавым (дзяржаўным сакратаром Савета Бяспекі), які яны забяспечваюць выкананне даручэнняў Прэзідэнта», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Як мне далажылі, расследаванне ў сувязі з гэтым праводзіцца», — сказаў ён. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка дадаў: «Я нікога пакуль не папракаю і папракць не буду. Калі гэтыя факты пацвердзіцца — заўтра застанецца без пагоны».

## ГЕНПРАКУРОР ДАРУЧЫў ПРАВЕСЦІ ПРАВЕРКУ ў МІНСКІМ МЕТРАПАЛІТЭНЕ

Пра гэта паведамліў карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Генеральнай пракуратуры Беларусі.

«Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч даручыў Беларускаму транспартнаму пракурору неадкладна правесці праверку выканання службовымі асобамі Мінскага метрапалітэна заканадаўства, накіраванага на забяспечэнне бяспекі руху і пасажыраў», — адзначыў Генпракурор. Нагадаў для праверкі паслужыла інфармацыя аб свабодным доступе ўначы час на станцыю метро «Маскоўская». Відэаролік, зняты на тэлефон, з'явіўся ў інтэрнэце 30 мая. Яго выклалі маладыя мінчане, якія каля чатырых гадзін ночы праз неачыненыя дзверы бесперашкодна зайшлі на платформу метрапалітэна.

Надзея ДРЫЛА.

**АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ**

**WWW.RLT.BY**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА**

**Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению сельхозхозяйственного производственного кооператива «Щомыслица» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом: здания коровника (инв. № 600/С-130724), об. пл. 1768,5 кв.м; здания телятника (инв. № 600/С-130722), об. пл. 722,4 кв.м; здания телятника (инв. № 600/С-130723), об. пл. 722,8 кв.м, расположенных по адресу: Минская обл., Мінский р-н, Щомыслицкий с/с, район агр. гор. Щомыслица (обл./91; 9/2).**

Начальная цена с НДС – 4 000 000 000 бел. руб.

Площадь земельного участка – 1,3898 га (предоставлен продаvcу на праве постоянного пользования; территория перспективного развития г. Мінска; охранный зона ЛЭП до ТвВ 0,1915 га).

Задаток в сумме 150 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369, УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 05.07.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.07.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

## А ШТО ВАШЫ ДЗЕЦІ РОБЯЦЬ У ВОЛЬНЫ ЧАС?

Не менш за двух супрацоўнікаў міліцыі замацоўваць за навучальнымі ўстановамі краіны падчас правядзення ў іх выпускных вечароў 10-11 чэрвеня.


Паводле слоў намесніка начальніка ўпраўлення прафілактыкі галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі МУС Аляксандра САРАКАВІКА, колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў з удзелам няпоўнагадоваў, у тым ліку здзейшаных у стане алкагольнага ці наркатычнага ап'янення, а таксама ў групах або тым, хто ўжо мае судзімасць, павольна зніжаецца. І спрыяе гэтай адваднай прафілактычнай рабоце. Скажам, толькі ў гэтым чэрвені на базе часцей падраздаўленняў непасрэдна МУС, а таксама МНС, Міністэрства абароны і дзяржаагранкамітэта ў 150 ваенна-патрыятычных і абаронча-спартыўных лагераў будзе аздараўляцца звыш 5 тысяч падлеткаў.

Надзельныя паўнамоцтвамі праводзіць маніторынг устаноў адукацыі, культуры і спорту органы ўнутраных спраў вельмі шчыльна, што вольны час няпоўнагадоваў, у тым ліку тых, што стаяць на ўліку ў інспекцыі па справах няпоўнагадоваў, надлажна, мякка кажучы, няк. У сельскай мясцовасці дамы культуры ў прынцыпе адасобіліся ад падлеткаў, а спартзалы з басейнамі ў якасці сваіх пастаянных наведнікаў разглядаюць толькі дарослыя.

Сёлетня ўсё вывучана амаль 5 тысяч фактаў удзянення няпоўнагадоваў у антыграмадскія паводзіны, набыццё для іх алкагольных прадукцый. А летась супрацоўнікі органаў унутраных спраў устанавілі 800 ганд-

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Вадаёмы і рэкі нарэшце «ажывіліся» лодкамі. Для многіх жыхароў вёскі Харомск, якая на самым беразе Гарыні, «дубы» (мясцовая назва лодак), паранейшымі незаменымі ў гаспадарчых справах. Столінскі раён.

## ЗАЦВЕРДЖАНЫ ДАДАТКОВЫ ПЕРАЛІК САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧНЫХ ТАВАРАЎ

У Беларусі зацверджаны дадатковы пералік сацыяльна значных тавараў, на якія можа ўводзіцца часовае рэгуляванне цен тэрмінам да 90 дзён. Такое рашэнне прынята пастановай Савета Міністраў ад 28 мая 2011 года № 676, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.

Дакументам унесены дапаўненні ў пастанову ўрада ад 14 красавіка 2011 года № 495, што зацвердзіла пералік тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія рэгулююцца Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам аховы здароўя, аэлявіяканкамамі і Мінскім гарвыканкамам.

У пералік сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгулююцца Міністэрствам эканомікі на тэрмін не больш за 90 дзён, увайшло 13 пазіцый спажывецкіх тавараў. Гэта асноўныя спажывецкія тавары, якія вызначаюць жыццёвы ўзровень насельніцтва. Сюды адносяцца: рыба жывая, свежамарожаная (акрамя далікатэсных), сельдзед салёны, сыры з каровінага малака цвёрдыя і мяккія, ячныя, аўсяныя крупы, аўсяныя камкі без смакавых і іншых дабавак, свежыя агуркі, памідоры, яблыкі, бананы, лімоны, апельсіны, кава, чай, кухонная соль (акрамя харчовай марской солі), субпрадукты з ялавічыны і свініны першай і другой катэгорыі, з мяса курэй і куранят, варяныя каўбасы, сасіскі, крывяніны і ліверныя каўбасы, сінтэтычныя мыльныя срэды.

Разам з тым устаноўлена, што цэны на сацыяльна значныя тавары, вызначаныя пастаовай Саўміна ад 14 красавіка 2011 года № 495, не могуць да 1 ліпеня 2011 года павышацца і перавышаць узровень, зацверджаны па стане на 28 мая 2011 года юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрыемствамі, якія вырабляюць гэтыя тавары.

Такім чынам, падкрэсліў у прэс-службе, прыняцце пастаноў Савета Міністраў № 676 накіравана на спыненне неабгрунтаванага росту цен на спажывецкія тавары (паслугі).

У мэтах развіцця пастаноў Савета Міністраў ад 28 мая 2011 года № 676 Міністэрства эканомікі 28 мая таксама прыняло пастанову № 79 «Аб гандлёвых надбаўках на сацыяльна значныя тавары, цэны на якія могуць рэгулявацца Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь на працягу тэрміну не больш за 90 дзён».

У Мінэканоміі БЕЛТА паведамліў, што гэтай пастаовай устаноўляюцца граничныя максімальныя гандлёвыя надбаўкі (з улікам аптавой надбаўкі) да адлуксных цен арганізацый-вытворцаў або цен, сфарміраваных юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрыемствамі, якія закупілі тавар за межамі рэспублікі, на сацыяльна значныя тавары. Цэны на іх могуць рэгулявацца Міністэрствам эканомікі на працягу тэрміну не больш за 90 дзён. Пастанова Мінэканоміі № 79 мае часовы характар і дзейнічае на працягу 90 дзён, падкрэсліў у міністэрстве. Гэты дакумент таксама накіраваны на спыненне неабгрунтаванага росту цен на спажывецкія тавары (паслугі).

## ПРЫПЫНЕНА ЛЬГОТНАЕ СПАЖЫВЕЦКАЕ КРЭДЫТАВАННЕ ГРАМАДЗЯН

Пра гэта паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе ўрада. Савет Міністраў 30 мая 2011 года прыняў пастанову № 678, якой прыпынена дзеянне пастаноў № 1010 ад 1 жніўня 2009 года «Аб зацвярджэнні пераліку тавараў, для набыцця якіх грамадзянам прадастаўляюцца льготныя крэдыты» да асаблівага рашэння Савета Міністраў Беларусі.

«Улічваючы праводзімую работу па аптымізацыі напрамкаў расходавання бюджэтных сродкаў і вызначэнні новых пал'воходаў у пільнах цэнаўтварэнні і спажывецкага крэдытавання, урадам Беларусі прынята рашэнне часова прыпыніць рэалізацыю механізма льготнага крэдытавання набыцця вышэйназваных тавараў», — растлумачылі ў Міністэрстве гандлю Беларусі.

Нагадаем, што пачынаючы са жніўня 2009 года адкрытыя акцыянерныя таварыствы «Ашчадны банк «Беларусбанк», «Белаграпрамбанк», «Беларускі банк развіцця і рэканструкцыі «Белінвестбанк», «Белпрамбудбанк» ажыццяўлялася выдача грамадзянам льготных крэдытаў на спажывецкія патрэбы для набыцця ў гандлёвых аб'ектах тавараў па пераліку, які вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым крэдытаванне праводзілася з бюджэтай падтрымкай у выглядзе кампенсацыі банкам страт, звязаных з выдачай такіх крэдытаў.

Пастанова Савета Міністраў Беларусі ад 1 жніўня 2009 года № 1010 быў вызначаны пералік тавараў, на набыццё якіх прадастаўляюцца крэдытныя рэсурсы. Ён уключае 55 таварных пазіцый, у тым ліку будаўнічыя матэрыялы, бытавую тэхніку, вырабы сантэхерамікі, мэбля...

## ГАНДЛЁВЫЯ НАДБАЎКІ ў БЕЛАРУСІ ЗНІЖАНЫ БОЛЬШ ЯК ПА 40 ГРУПАХ СПАЖЫВЕЦКІХ ТАВАРАЎ

Аб гэтым паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе Міністэрства гандлю Беларусі са спасылкай на аперацыйныя даныя.

Міністэрства гандлю 28 мая прапанавала знізіць на 10 працэнтаў гандлёвыя надбаўкі на спажывецкія тавары. Цяпер, напрыклад, на крупы гандлёвыя надбаўкі зніжаны на 10 працэнтаў, сельдзед — на 12 працэнтаў, каву, чай, фрукты — на 15 працэнтаў.

Таварныя запасы ў гандлёвых сетках (без уліку бягучага паступлення) дастатковыя для бесперабойнага гандлю цукрам і соллю на працягу 30 дзён, мукі, рыбных і рыбна-ячных і макароннымі вырабамі — 25 дзён, алеем — 40 дзён, рыбнай прадукцыяй — 60 дзён.

Даня маніторынгу пацвярджаюць, што рэалізацыя харчовых і нехарчовых тавараў ажыццяўляецца без ажыятажнага попыту, насельніцтву прапануюцца неабходныя тавары. Разам з тым яшчэ не ў поўнай меры насычаны арганізацыі гандлю мясам (тушка) птушкі, халадзільнікамі і маразільнікамі, плітамі газавымі вытворчасці СП ЗАТ «Брэстгазаапарат». Адзначаецца павышаны попыт на цемент і звужэнне асартыменту некаторых тавараў. Прымаюцца аперацыйныя меры па наўняненні арганізацый гандлю неабходнымі таварамі.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### ПРАГРЫМЕЛІ ВЫБУХІ ў ТРОХ КРАМАХ ІКЕА ў Еўропе

Інцыдэнты адбыліся ў Нідэрландах, Бельгіі і Францыі. Першы міні-выбух прагрэмуе ў краме ІКЕА ў бельгійскай Геце. Пасля таго, як паступіла папярэджанне, на складзе ўзарвалі два будзільнікі, удакладняе бельгійскае інфармацыйнае агенства Veiga. У выніку здарэння ніхто сур'ёзна не пацярпеў. Некалькі супрацоўнікаў ІКЕА паскардзіліся на праблемы са сляхам, перадае шведскі партал The Local.

Пазней у той жа дзень у краме ІКЕА ў галандскай Эйндрховене ўзарваліся смеццёвыя кантэйнеры. Трэці выбух адбыўся недалёк ад Лія на поўначы Францыі. Паціцця завулчавала пакупнікоў. Пра ішыя меры перасцярогі не паведамляецца. У самой ІКЕА называюць тое, што здарылася, «інцыдэнтамі». У аўтарак усе крамы ІКЕА адчыніліся па раскладзе, перадае РІА «Навіны».

### НА ЯПОНСКАЙ АЭС «ФУКУСИМА-1» ПРАГРЫМЕў МАГУТНЫ ВЫБУХ

У Японіі калі чацвёртага энергаблока японскай АЭС «Фукусіма-1», пацярпелай ад зямлетрусу 11 сакавіка, ў аўтарак адбыўся моцны выбух. Пацярпелыя ў выніку здарэння няма. Усталяваныя на станцыі прыборы павышэння радыяцыйнага фону таксама не зафіксавалі. Па звестках кампаніі-аператара АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO), выбух прагрэмуе побач з дыстанцыяна кірэмым бульдозерам, які працуе на разборы радыяеактыўных абломкаў. Спецыялісты мяркуюць, што машына закралла закапану ў зямлі балон з газам.

### ПРЭЗІДЭНТ АФГАНІСТАНА ПРЫСТРАШЫў НАТА ВАЙНОЙ

Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай 31 мая выступіў з заявай, у якой падвергнуў чэўраў крытыцы аперцыі сіл НАТА, у выніку якой гінуць мірныя жыхары. У выпадку такіх налёты не спыняцца, афганскі лідар прыстрашыў абвясціць натаўцаў акупантамі, з якімі, паводле яго слоў, краіне «ўжо даводзілася мець справу».

Зява была зроблена пасля таго, як 28 мая ў правінцы Гільменд авіяцыя НАТА разабамбіла два жылныя дамы, у якіх, па звестках кааліцыі, хаваліся

баевікі. Замест гэтага ахварамі налёту сталі, паводле розных звестак, ад дзевяці да чатырнаццаці мірных жыхароў.

Напярэддні, 30 мая, з прабачэннямі ў сувязі з інцыдэнтам выступілі прадстаўнікі НАТА, а таксама Белага дома. За дзень да гэтага Карзай раскрытыкаваў дзеянні кааліцыі, абвінавачваючы яе ў «масавым знішчэнні» насельніцтва і паабяцаўшы, што робіць натаўцам «апошняе папярэджанне».

### СУСЕДЗІ з ПОМСТЫ АЖАНАЛІ ІНДЫЯЦІ ЯГО РАСТАВАННІ з ЖОНКАМІ

У Індыі аднавоасютоўцы ажанілі свайго суседа з мужчынам без яго ведама: ім надалічылі залішне бурныя асабствы абставіны пажылога Джавахара Саа. Незадаволеныя два разводамі і смерцю адной з жонак свайго нумўжучывага суседа, індыйцы правучылі яго, наладзіўшы яму вяселле з іншым мужчынам, піша індыйскі таблоід Mid Day.

Кур'ёзны выпадак адбыўся ў штаце Біхар на поўначы Індыі. Немаклад ўжо жыхар пасёлка Татуаган Джавахар Саа быў жанаты трохічы — першая жонка памерла, іншыя дзве кінулі яго. Сао ў чэўрэты раз звярнуўся да суседзяў з просьбай знайсці яму нявесту. Пасля гэтага жыхары Татуагаона вырашылі жорстка правучыць апартга суседа — яны ўгаварылі мужчына па імені Шамшоу выступіць у ролі нявесты. Жаніх, які нічога не падраваў, прайшоў у мясцовым храме абрад шлюбу, і толькі пасля вяселля даведаўся, што яго жонка — мужчына. Газета нічога не паведамляе аб рэакцыі выступаючага на пасмешышча маладога, толькі адзначае, што незвычайная пара стала нагодай для плётак у пасёлку.

### МОДНЫ «ГЛАДЫЯТАРСКІ САНДАЛІ» НЕБЯСПЕЧНЫ для ЗДОРОВ'Я

«Гэта самы горшы выбар з пункту гледжання здароўя ног, бо ў гэтых сандаліях абсалютна плоская падэшва», — заявіў ларэйн Джойнс з Таварыства майстроў педжыюры і артапедыя наконт басаножак у рымскім стылі, піша The Daily Mail.

Менавіта такі абутак прыводзіць да шэрагу траўмаў. Рэгулярнае нашэнне прывядзе да перанаружвання ахілава сухожылля — самага магутнага і моцнага сухожылля, якое вытрымлівае цягу на разрыў да 400 кілаграмаў, але якое найбольш часта траўмуецца. Усяго праз два тыдні нашэння сандаліў магчымае з'яўленне тулага болу ў праблемнай зоне.

Усяму віной поўная адсутнасць эдольнасці гасіць штуршкі, якія удзейнічаюць на ногі падчас хадзі. А пры пастаянным нашэнні верагодна развіццё так званай «пячатнай шпору».



1 ЧЭРВЕНЯ 2011 г.

СЕРАДА

№ 100

(26964)

Кошт 750 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНЯ 1917 г.

## РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ С У Т А К

### НА АДНЫМ з ПАЛІГОНАЎ БЕЛАРУСІ ў ВЫСІКУ НЯШЧАСНАГА ВЫПАДКУ ЗАГІНУў АФІЦЭР

Пра гэта паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе Мінбароны. Як растлумачылі ў ведамстве, афіцэр атрымаў траўму, несумяшчальную з жыццём, у выніку электрычнага разраду ад высокавольнай лініі электраперадач. Прычыны няшчаснага выпадку высвятляюцца камісіяй Міністэрства абароны і следчай групай Беларускай ваеннай пракуратуры. Ваеннае ведамства выказвае спачуванні родным і бліжнім ваеннаслужачага і акажа ім адваедную дапамогу згодна з заканадаўствам.

### НЕМАЮЛЯТ НЕ ДАГЛЯДАЮЦЬ

У апошнія пяць гадоў у краіне захоўваецца адмоўная тэндэнцыя высокіх паказчыкаў гібель дзядей ва ўзросце ад 1 да 4 гадоў ад вонкавых прычын — нешчаслівых здарэнняў, атручэнняў і траўмаў. Летась з-за недагляду дарослых вырасла і колькасць выпадкаў гібель дзядей першага года жыцця.

Паводле слоў галоўнага педыятра Мінздораўя Алены НЯВЕРЫ, у структуры прычын смертнасці ва ўзросце да 17 гадоў на вонкавыя фактары прыпадае трэць выпадкаў, ва ўзросце 15-17 гадоў — 50 працэнтаў. «Сёння ў структуры дзіцячага насельніцтва дзеці з хронічнымі хваробамі і інваліднасцю складаюць 15 працэнтаў, аднак сярод школьнікаў такіх 21 працэнт... Самымі распаўсюджанымі застаюцца хваробы органаў дышэнна. На другое месца выйшлі хваробы вачэй, якія раней былі на 4-5 месцы. Трэцяя па распаўсюджанасці — хваробы органаў стрававання, і на чацвёртым — траўмы і атручэнні».

Святлана БАРЫСЕНКА.

### СТАЛІЧНЫ ПРАГРАМІСТ ПАПАЎСЯ НА КРАДЗЯЖЫ АўТАНАВІГАТАРА

Прагуляўшы ўсю ноч у боўлінг-клубе і перабраўшы спіртнога, малады мінчанін вяртаўся дадому пешшу. На шляху яму трапіўся прыпаркаваны аўтамабіль, у салоне якога быў бачны аўтанавігатар. Узгадаўшы, што ў сябра хутка дзень нараджэння і ён вельмі хацеў у падарунак навігатар, у маладога чалавека ўзнікла ідэя: ён разбіў шкло і забраў патрэбны прыбор.

Праўда, побач праздэжу аўтапарку і міліцыянеры звярнулі увагу на падазронае маніпуляцыі побач з аўтамабілем. Мінчанін кінуў укрэдаенае і кінуўся наўцёк, але пагона доўжылася дзясцікі метраў... Затрыманы аказаўся 26-гадовым праграмістам адной з паспыховых сталічных фірмаў. Калі малады чалавек працверзае, ён не змог растлумачыць свой учынак, спасылаючыся на влітку колькасць выпітага. Хлопец сцвярджае, што падарунак сябра можа набыць і законным шляхам, і ўжо на наступны дзень пакарыў урон, нанесены ўдаладніку аўтамабіля (каля 2 мільёнаў рублёў).

Алена КРАВЕЦ.

### ДЗЕ ГРОШЫКІ?

Момантам ажыятажнага попыту на аўто скарыстаўся жыхар Гомеля, які браў грошы пад абяцанні прыгнаць машыну з Германіі. Справа ў тым, што ён гэта рабіў раней, і таму да 43-гадовага грамадзяніна людзі неаднойчы звярталіся з такой просьбай. Аднак мужчына зні з вачэй тых, каму паабяцаў аўтамабіль. Як расказаў начальнік аддзела следчага ўпраўлення УУС Гомельскага аблвыканкама Раман Аўчынчык, на сённяшні дзень дакладна вядома пра 15 эпизодаў ашуканства, і новыя выяўляюцца пездз не кожны дзень. Людзі аддавалі раней сумы за незаконную падтрымальніцкую дзейнасць махляр у значнай суме ў валюце. Напрыклад, як грамадзянін А., 1971 г.н. — 36 тысяч еўра. Міх тым, па словах сведкаў, да таго, як знікнуў, махляр Р. пастаянна бавіў час у казіно. Дзе, верагодна, і зніклі запавычаныя грошы.

### ПРЫКЛАД НАСТАЎНІКА?

Незаконнае налічэнне прэмій і дпадат да заробку па фіктыўных працоўных дамовах, заключаных з думка жыхарамі абласнога цэнтра, ажыццяўляў дырэктар адной са школ Гомеля. Частка грошай прызначалася персанала для кіраўніка навучна-літэратурнай установы. Пра гэта стала вядома ў ходзе правядзення аперацыйна-вышукowych мерапрыемстваў, накіраваных на выяўленне карупцыйных злачынстваў у сферы адукацыі пры засваенні бюджэтных грошавых сродкаў, паведамліў ў прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкама. Супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі лічаць, што на працягу трох гадоў жанчына прычыніла аддзель адукацыі адміністрацыі Савецкага раёна матэрыяльную шкоду ў памеры больш за В14 млн.

### РАБСІЛА «НА ХАЛІВУ»

Начальнік філіяла аднаго з электрамонтажных ўпраўленняў ААТ «Бел-электрамонтаж» падазраецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Шкода дзяржае ацэньваецца ў суму каля 140 мільёнаў беларускіх рублёў. Як паведамліў ў прэс-групе ўпраўлення КДБ па Гомельскай вобласці, на працягу трох гадоў грамадзянін дзейнічаў прыкладна па той жа схеме, што і яго падначалены галоўны інжынер, аб супрацьпраўнай дзейнасці якога пісала наша газета. У рабоцы час супрацоўнікі бязьплата будавалі дамы начальніка філіяла электрамонтажнага ўпраўлення і яго сваякоў. Зароботную плату рабочы атрымліваў за кошт сродкаў прадпрыемства. Крміна

ЗВЯЗДА 1 чэрвеня 2011 г.

## ІДЭАЛАГІЧНАЯ РАБОТА ПАВІННА БЫЦЬ ПЕРАКАНАЎЧАЙ І ЖЫВОЙ

ІДЭАЛАГІЧНАЯ работа павінна быць пераканаўчай і жывой. Такое меркаванне выказаў учора на выязной нарадзе ідэалагічных работнікаў Мінскай вобласці ў Салігорску першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Аляксандр Радзькоў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Аляксандр Радзькоў адзначыў, што метады павінны быць розныя, каб знайсці падыход да кожнага чалавека, накіраваць яго энэргію, інтарэсы ў патрэбнае рэчышча. Гэта гутаркі, сустрэчы, правядзенне спартыўна-масавак, культурных мерапрыстваў, акцый, матэрыяльнае стымуляванне.

«Гэты семінар мы праводзім для тых людзей, якія знаходзяцца ў непасрэдным кантакце з грамадзянамі. Заўсёды работа з чалавекам, можна назваць яе ідэалагічнай, выхаваўчай, была актуальнай, і цяпер яе актуальнасць толькі ўзрастае. Узрос інтэлектуальны ўзровень насельніцтва, патрэбны новыя падыходы ў ідэалогіі, больш тонкія і пераканаўчыя», — сказаў Аляксандр Радзькоў. Задача ідэолага — адказаць на хвалюючыя людзей пытанні, растлумачыць сітуацыю ў краіне, дайсці да кожнага чалавека.

Што датычыцца Салігорскага раёна, на базе якога праходзіць нарада, на думку першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, тут ёсць чаму павучыцца ў плане арганізацыі ідэалагічнай работы. У першую чаргу заслугоўвае ўвагу вопыт ВА «Беларуськалій». Прадпрыемства аказвае матэрыяльную дапамогу сям’ям з дзецьмі, рэалізуючы тым самым дзяржаўную праграму дэмаграфічнай бяспекі, падтрымку ў вырашэнні жылёвых пытанняў. Регулярна праводзяцца конкурсы, працуюць спецаборніцтвы, вынікі такога ўзаемадзеяння з людзьмі не застаюцца незаўважанымі. Неабявычаныя работнікі і да праблем горада. Яны пераключаюць частку сваёй зарплаты на добраўпарадкаванне, будаўніцтва храмаў.

Наведваючы спартыўна-відэацэнтр комплекс Салігорска, удзельнікі нарады падкрэслілі важнасць фізкультуры і спорту ў фарміраванні ўсебакова развітай, здаровай, актыўнай асобы і тое, што такія аб’екты павінны працаваць на поўную сілу, аказваць як платныя паслугі насельніцтву, так і прыцягваць моладзь, школьнікаў, паколькі якім будзе маладое пакаленне — такім будзе і будучае краіны.

Удзельнікі нарады азнаёміліся з работай Салігорскага тэлевізійнага канала, абдэўшы «адкрыты мікрафон», у час якога абмяркоўваліся актуальныя пытанні развіцця сродкаў масавай інфармацыі, у прыватнасці, ці трэба сегментаваць тэлевізійныя каналы, як развіццё рэгіянальнае тэлебачанне, якія тэмы больш за ўсё хвалююць гледачоў.

Аляксандр Радзькоў падкрэсліў, што на прадстаўніках прсыя пляхчы вялікая адказнасць, журналісты павінны разумець, што валодаюць кашальнай уладай над розумамі людзей, і часта няправільны, непрадуманы пасыл можа справакаваць непрыемныя сітуацыі. Адзін з апошніх прыкладаў — ажыятажны попыт на цукар і соль, якія ў дастатковай колькасці вырабляюцца ў растульшчы.

Асобна Аляксандр Радзькоў акцэнтаваў увагу на павышэнні якасці матэрыялу, сістэмнай рабоце СМІ па фарміраванні грамадскай думкі па сацыяльна значных пытаннях.

Таксама удзельнікі нарады, а гэта прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта, кіраўнікі структурных падраздзяленняў аблвыканкама, намеснікі старшын райгарвыканкамаў па пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалагічнай рабоце, начальнікі аддзелаў ідэалагічнай работы райгарвыканкама наведвалі будтэрс № 3, музей працоўнай славы ААТ «Беларуськалій», аграпрадкор Старобін, фізкультурна-аздраўляльны комплекс Старобіна, Старобінскую гарадскую бальніцу, Старобінскі лягас.

## У цэнтры ўвагі — дысцыпліна

Па даручэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у краіне разгорнута шырокамаштабная работа па наведжанні парадку і працоўнай дысцыпліны. У ходзе праверкі дзяржаўных органаў і арганізацый выяўлены шэраг недахопаў і гупшчыннасцяў.

Так, у выніку маніторынгу міжведамаснай камісіі выяўлены недахопы ў дзейнасці РУП «Віцебскі завод трактарных запасных частак». Гэта пытанне разгледжана 20 мая на пашыраным пасяджэнні калегіі Міністэрства прамысловасці. Калегіяй прынята рашэнне вызваліць дырэктара прадпрыемства Уладзіміра Федарэнку ад займаемай пасады.

Загадам Міністра прамысловасці Уладзімір Федарэнка звольнены з 31 мая 2011 г. за грубае парашэнне працоўных абавязкаў кіраўніка арганізацыі, якое выразілася ў незабеспячэнні выканання даведзеных прадпрыемству паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, нізкім узроўні працоўнай, вытворчай і выканальніцкай дысцыпліны, адсутнасці належных умоў працы для работнікаў прадпрыемства, бескантрольнасці за захоўваннем матэрыяльных каштоўнасцяў, упущэннях у правядзенні выхаваўчай, ідэалагічнай і кадравай работы на прадпрыемстве.

Акрамя таго, пракуратурай Віцебскай вобласці ў дачыненні да Уладзіміра Федарэнкі заведзена крымінальная справа па прыкметах складу злчынства, прадугледжанага ч. 2 ст. 210 КК (крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі). Устаноўлена, што Федарэнка, займаючы пасаду дырэктара РУП «Віцебскі завод трактарных запасных частак», у перыяд з красавіка 2006 года па красавік 2011 года па папярэдняй змове з іншымі асобамі здзейсніў крадзеж грашовых сродкаў завода, што выплачваліся ў якасці камандзіраваных.

Загадам гендирэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс» 31 мая вызвалены ад пасады начальнік КУП «Мінскі метрапалітан» Мікалай Андрэеў за грубае парушэнне працоўных абавязкаў, што выразілася ў адсутнасці належнага кантролю за забеспячэннем грамадскай бяспекі ў Мінскім метрапалітаце, невыкананні патрабаванняў Дырэкцыі прэзідэнта №1 (п. 1, арт. 47 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

Факт беспраробкаднага прынякнення групы маладых людзей ноччу на станцыю метро «Маскоўская» стаў дастаянем грамадскай і абмяркоўваюся учора на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы аб ходзе расследавання абставінаў выбуху ў мінскім метро.

### Кватэрнае пытанне

# АДЗІНОКІМ ПРАДСТАЎЛЯЕЦЦА ІНТЭРНАТ

У свой час пры паступленні на працу мяне пасялілі ў інтэрнат. Цяпер я ажаніўся, але жонку да мяне не прапываюць. Сродкаў на будаўніцтва жылля мы не маем. Дзе тады жыць?

*М.Т., г. Брэст.*

Прапіска (рэгістрацыя) ў гэтым выпадку магчыма пры наяўнасці права на ўсленне і карыстанне жылём памяшканнем у інтэрнаце. Так, у адпаведнасці з пунктам 34 Палажэння аб інтэрнатах (зацверджана паставай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 верасня 1999 г. № 1437, у рэдакцыі пастановаў ад 14 лютага 2005 г. № 1441), грамадзяне, якія займаюць ізалеяваныя жылля памяшканні, прызначаныя для пражывання сям’яў, маюць права ўсяляць у іх сваіх нупоўнагадовых дзяцей і мужа (жонку), якія не забеспечаны жыллём у гэтым населеным пункце па норме.

У інтэрнатах, прызначаных для пражывання адзіночх грамадзян, пры неабходнасці з дазволу мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў могуць быць выдзелены жылля памяшканні для пражывання сям’яў. Гэтыя памяшканні павінны размяшчацца на асобных паверхах або ў асобных секцыях.

**Аляксандр ЛУКАШЭНКА:**

# «АДКБ МОЖА ЗНАЧНА ПАВЫСІЦЬ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ РЭГІЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕКІ»

Арганізацыя Дагавора аб калектыўнай бяспецы можа значна павысіць міжнародны аўтарытэт і сваю значнасць як рэгіянальнай структуры, якая эфектыўна падтрымлівае бяспеку на постсавецкай прасторы. Аб гэтым заявіў 31 мая Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у пасяджэнні Савета Міністраў замежных спраў дзяржаў — членаў АДКБ, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Аляксандр Лукашэнка перакананы, што умацаванне арганізацыі адпавядае інтарсам усіх бск выключэння дзяржаў-членаў. Беларусь у якасці старшынй АДКБ імкнецца ўнесці сваю лепту ў гэты працэс. Менавіта на гэта і накіраваны выказаныя краінай ініцыятывы на праведзення сесіі Савета калектыўнай бяспекі. «Прагнавааныя намі напрамкі дзейнасці — гэта патрабаванні сучаснай геапалітычнай сітуацыі, а не выдумка Беларусі», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Прэзідэнт разлічвае, што работа па рэалізацыі беларускх прапаноў сумесна з партнёрамі па арганізацыі будзе зладжанай і плённай, паслужыць на карысць краін.

Думку Аляксандра Лукашэнкі, сітуацыя ў Паўночнай Афрыцы і на Блізкім Усходзе, у іншых пунктах красамована сведчыць аб важнасці рэгіянальнага фармату бяспекі. «Нестабільнасць у адной дзяржаве можа выклікаць эскаляцыю напружанасці і дэстабілізацыю ў суседніх краінах. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў гэтых умовах асабліва важна значнасць набывае каардынацыя палітыкі і дакладна выбудаванай сістэмы калектыўнай бяспекі, на вялікі жаль, часта прыводзіць да катастрофічных наступстваў», — адзначыў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў гэтых умовах асабліва важна значнасць набывае каардынацыя дзейнасці дзяржаў-членаў на міжнароднай арэне. «Менавіта міністры замежных спраў павінны адбываць ключавую ролю ў збліжэнні пазіцый, выпрацоўцы адзіных падыходаў і адстойвання агульных інтарсаў», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Ён выказаў упэўненасць, што сумеснымі намаганнямі дзяржаў АДКБ удадзецца зрабіць якасны рышок у забеспячэнні бяспекі на постсавецкай прасторы. На думку Аляксандра Лукашэнкі, для гэтага патрэбны палітычная воля, узаемны давер і гатоўнасць ісці на пэўныя кампрамісы дзеля аб’яднання сіл.

## Бацькі і дзеці: аднабаковая апека?

80 працэнтаў бацькоў аказваюць дапамогу (хоць бы самую сціпуну) сваім дзецям, якія ўжо стварылі ўласны сям’і, — і гэта працягваецца прыкладна на працягу 10 гадоў пасля таго, як тыя ўступілі ў шлюб. Як паведамляюць у Фондзе ААН у галіне народнадасельніцтва (ЮНПАПА), беларускія бацькі сільней агляяць сваіх дзяцей доўжы працягла час, што абумоўлена традыцыямі і менталітэтам. Павялічваюцца і колькасць маладых жанчын, якія маюць патрэбу ў дапамозе сваіх матуль пры доглядзе дзяцей. Часцей за ўсё ў выхаванні ўчыкаў дашкольнага ўзросту дапамагае маці жонкі.

Паводле слоў псіхолога, выкладчыка кафедры ўзроставай і педагогічнай псіхалогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Я. Купалы Ірыны МАРЫЕВАЙ, сям’я — незамэнны сацыяльны інстытут выхавання, крыніца цэпльнй, упэўненасці і любові для дзяцей і дарослых. Пры гэтым чым вышэй хуткасць эканамічнага і тэхналагічнага прагрэсу, тым мацней будзе адчувацца патрэба чалавека ў захаван-

### У ЗАМЕЖНУЮ ВАНДРОЎКУ — З ДВАЙНОЙ ДОЗАЙ ВАКЦЫНЫ СУПРАЦЬ АДЗЁРУ

Распаўсюджванне ў Еўрапейскім рэгіёне адзёру набывае маштабы эпідэміі: звесткі пра пацверджаньня сёлета выпадкі захворвання на адзёр накіравалі ў Еўрапейскае бюро Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ўжо 38 еўрапейскіх краін. З пачату года вірусы адзёру сталі прычынай захворвання тысяч непрышчэпленых людзей на еўрапейскім кантыненте.

Самая вялікая колькасць захварэлых зарэгістраваная ў Францыі, Іспаніі, Швейцарыі і Сербіі. Так, у Францыі за першыя тры месяцы сёлета зарэгістравана 7500 захварэлых, а за ўвесь 2010 год — 5090. У Іспаніі ўспышкі адзёру ўздыгліся з кастрычніка 2010 года і на гэты момант колькасць захварэлых перавысіла 850 чалавек. Значны рост колькасці захварэлых

### Буслы ў Гомель завіталі

Практычна ў цэнтры Навабелі — зарэчная раёна Гомеля — раптам пасялілася парэчка буслоў. На перасячэнні вуліц Ільча і Рэспубліканскай ёсць вялікая дрэва, якое ўвосьня было моцна абрэзана камунальнічэскамі. Буслы, якія не пабачылі суседства з буйнымі прамысловымі аб’ектамі і праезнай часткай, зрабілі таполю падмуркам для свайго шчасця. Цяпер і тушкі, і людзі навокал чакаюць, калі парэчка адорыць горад буселянікамі. У адміністрацыі Навабеліцкага раёна жартуюць, што, магчыма, гэта сведчыць і пра тое, што насельніцтва будзе хутка расці. Тым больш што менавіта тут актыўна ідзе будаўніцтва новага жылёга комплексу. Між тым, мясцовыя жыхары прывыклі ўжо, што па цэнтральнай вуліцы ходзіць бусел і шукае, дзе пахарчаваліся.
**Ірына АСТАШКЕВІЧ.**

Уваход у аднакласніцу ў Віцебску

Уваход у аднакласніцу ў Мінску

Жыхарка Віцебска была прыцягнута да адміністрацыйнай аднакласніцы за нелегальны гандль, якім ніколі не займалася, з падачы сваёй былой аднакласніцы. Аднавіць справядлівасць дапамог умяшанне старшын Вышэйшага гаспадарчага суда Беларусі і Генеральнай пракуратуры, паведамлі карэспандэнту БЕЛТА ў гаспадарчым судзе Віцебскай вобласці.

У пачатку 2010 года жанчына са здзіўленнем даведалася, што яна абвінавачваецца ў ажыццяўленні падпрямальніцкай дзейнасці бск дзяржаўнай рэгістрацыі. Гаспадарчы суд вобласці,

### ЗАСАДА НА БРАКАНЬБЕРАЎ ПЛЁНУ НЕ ДАЛА

Увечары на мабільны тэлефон намесніка начальніка Пінскай мікрайінспекцыі паступіла паведамленне: блізуьядвадзюшвіца «Тышкавічы» Іванаўскага раёна ў паляўных угоддзях чутны стрэльы.

У 22.30 рэйдываа група ў кіламетры ад двадзюшвіца на палёвай дарозе убачыла след валачэння дзікай жывёлы і аўтамабільных шынаў. У чатырох метрах ад узбочыны ў лесаахоўнай палесе знайшлі лясіку з агня-

### КІРАЎНІКУ ЦЭНТРА МАЛАДЗЁЖНАЙ МОДЫ А. ВАРЛАМАВА ПРАД’ЯЎЛЕНЫ АБВІНАВАЧАННІ

Пра гэта паведамлі БЕЛТА ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС Беларусі.

Паводле даных следства, з 2007 па 2010 год Аляксандр Варламаў, з’яўляючыся дырэктарам ПУП «Агенцтва моды Сашы Варламава», мастацкім кіраўніком цэнтра сучаснага стылю і моды «UNIVERSUM MODELS» упраўлення па справах культуры БДУ, а затым начальнікам Цэнтра маладзёжнай моды гэтай жа БНУ (абедзве апошня пасады займаў на грамадскіх пачатках), незаконна з карыслівай і іншай асабістай зацікаўленасці прывоёвай грашовы сродкі. Яны былі выдзелены пры камандзіраванні беларускх дэлегацый пад кіраўніцтвам Варламава ў краіны Еўропы для правядзення фестываля-конкурсу «Млын моды» — «Міжнародная маладзёжная творчая майстэрня». Варламаў, паводле версіі следства, прывоёвай тыя грашовыя сродкі, якія былі выдзелены ўдзельнікам дэлегацый на сучасныя расходы. Абвінавачаны прычыніў гэтымі дзеяннямі істотную шкоду правам і законным інтарсам грамадзян.

### ВІКЛЫ СЦЁКАЎ: АДЗІН ЗА ДРУГІМ

На рацэ Белая Натопя работнікі Мсціслаўскай мікрайінспекцыі знайшлі вялікую колькасць мёртвай рыбы.

Падчас разбору было выяўлена, што за дзень-два да гэтага з ачышчальнай сістэмы гаспадаркі «Віхра» адбыўся выкід нечышчаных сцёкавых водаў, які, як мяркуюцца, і стаў прычынай білы рыбы. Нанесена наваколнае асродду шкода ацэнена ў 1,4 мільёна рублёў. А літаральна праз тры дні ў гэтую ж мікрайінспекцыю паведамлі пра біельную рыбу на рацэ Проня — на тэрыторыі Горацкага і Дрыбінскага раёнаў. 3-за аварыі калектара ачышчальных збудаванняў гаспадаркі «Саўгас-камбінат «Горкі-тушкава» адбыўся выкід нечышчаных сцёкавых водаў. Шкода прыродзе склала 2,4 мільёна рублёў.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

«Перакананы, што ўсе гэтыя кампаненты ёсць у дзяржаў — членаў АДКБ», — падкрэсліў ён.

Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз адзначыў, што «ініцыятывы, якія, можа, на першы погляд і вельмі востра пастаўлены, гэта не выдумка Беларусі, а ўсё тое, што ўжо на-балела». «Камусыці трэба было паставіць названыя пытанні, калі мы лічым, што гэта арганізацыя не толькі адбывалася, але і мае перспектывы свайго развіцця», — сказаў беларускі лідар.

Прэзідэнт падкрэсліў, што мае намер настойліва прасіць разгледзець беларускія ініцыятывы, каб у далейшым весці па іх канкрэтную дзейнасць, каб яна не вялася дарэмна і «не выказвалася ініцыятывы дзеля ініцыятывы».

Гаворачы аб праведзеным пасяджэнні Савета Міністраў замежных спраў АДКБ, Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што яго павінна паслужыць вырашэнню актуальных задач і далейшаму развіццю супрацоўніцтва дзяржаў — членаў АДКБ у важнейшых сферах жыццдзейнасці.

Прэзідэнт адзначыў неабходнасць умацачы падтрымку краінамі — удзельнікамі АДКБ адна адной на міжнароднай арэне. Гэта таксама будзе служыць умацаван-

но арганізацыі як эфектыўнага міжнароднага інстытута.

У ходзе сустрэчы кіраўнік беларускай дзяржавы падрабязна праінфармаваў кіраўнікоў дэлегацый аб стане спраў у краіне, эканамічнай сітуацыі і дзейнасці улады па стабілізацыі абстаноўкі.

У сваю чаргу генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа азнаёміў Прэзідэнта Беларусі з падрабязнасцямі пасяджэння і прынятымі ў выніку яго рашэннямі. Паводле слоў Мікалая Бардзюжы, былі разгледжана вялікая колькасць пытанняў. «Мы выходзім з таго, што сёння галоўная задача — гэта не пастэрэзнае нарматыўнай базы і не правярхоўткіа чарговых дакументаў, а наладка існуючых механізмаў і рэалізацыя практычнага супрацоўніцтва», — сказаў ён.

Як адзначыў Мікалай Бардзюжа, асабліва ўвага ўдзялялася пытанню, звязаным з рэалізацыяй такіх ініцыятыв, агучаных Беларусію на маскоўскай сесіі ў снежні 2010 года, як міратворчасці і інстытут партнёрства. Генеральны сакратар АДКБ расказаў, што шмат зроблена па міратворчай дзейнасці, праведзеныя кансультацыі ў ААН. Што датычыцца інстытута партнёрства, то, паводле слоў Мікалая Бардзюжы, на практыцы такая работа ўжо вядзецца.

**Святлана БАРЫСЕНКА.**

ні і падтрыманні ўнутрысямейных сувязяў, паколькі душэўныя і эмацыянальныя патрэбы ўступаюць у супярэчнае з індустрыяльным развіццём. Будучыня — за тымі нацыямі, якія здольцея захаваць моцную міжсямейную сувязь, сцвярджае спецыяліст. Разам з тым, калі размова заходзіць пра догляд пажылых членаў сям’і, то ўсё больш сучаснікы, у першую чаргу ў развітых краінах, аддаюць перавагу спецыяльным установам, дзе догляд ажыццяўляецца пры значнай фінансавай падтрымцы дзяржавы і грамадскіх інстытутаў. Выключэнне складаюць хіба такія краіны, як Грузыя ці Грэнія, дзе няма адпаведнай інфраструктуры, а ёсць пэўныя нацыянальныя традыцыі. Наогул, на думку 60 працэнтаў еўрапейцаў, у выпадку хваробы або абмежавання жыццдзейнасці пажылыя людзі павінны атрымліваць фінансавую падтрымку дзяржавы або грамадства для аплаты паслуг спецыялізаваных устаноў.

**Святлана БАРЫСЕНКА.**

Для папярэджвання інфіцыравання людзьм, не прышчэпленым супраць адзёру, якія не хварэлі на яго раней, а таксама тым, хто прышчэпаўся ад інфекцыі толькі аднаразова, трэба перад замежнай паездкай прышчэпаць у арганізацыі аховы здароўя па месцы жыхарства. Пры вяртанні дамоў неабходна памыцца, што любое павышэнне тэмпературы цела ці з’яўленне іншых неўласцівых змяненняў у стане здароўя могуць быць прыкметай заражэння небяспечнымі інфекцыйнымі захворваннямі. Таму для свочасовага распачатага лячэння трэба неадкладна звярнуцца па медыцынскую дапамогу, выклікаць урача на дом і падрабязна расказаць яму аб умовах знаходжання ў замежнай краіне...

**Надзея НІКАЛАЕВА.**

### ПЛОШЧЫ 8 САКАВІКА І МІНСКУ ПРАПАНОЎВАЕЦЦА ВЯРНУЦЬ ГІСТАРЫЧНУЮ НАЗВУ — НІЗКІ РЫНАК

Так, мікрараён Паўночны-7 каля па-сёлка Навінікі можа стаць Даўгінаўскай. Безыменным вуліцам у мікра-раёнах Паўночны-1 і Паўночны-2, якія праектуюцца, прапаноўваецца прывоёвай іменні Івана Хруцкага, Уладзіміра Дубоўкі, Пятра Сергіевіча, Яна Баршчэўскага, Генадзя Цітовіча, Івана Навуменка.

Гараджане могуць даслаць ва ўпраўленне культуры Мінгарвыканкама свае меркаванні наконт прапанавааных назваў для мікрараёна, плошчы, вуліц. Пісьмы чакаюць на адрас: 220006 г. Мінск, вуліца Ма-якоўскага, 22, корп. 2.

**Андрэй ПЯТРОЎ,** «Мінск—Навіны».

Уваход у аднакласніцу ў Віцебску

Уваход у аднакласніцу ў Мінску

Уваход у аднакласніцу ў Віцебску

Уваход у аднакласніцу ў Мінску

не сваё імя, а былой аднакласніцы, падлісала акт прверкі ад яе імені і пазначыла ён нумар пашпарта, пры гэтым нікто з правяр-раючых не запатрабаваў прад’явіць пашпарт. Акрамя таго, нелегальная гандлярка адначасна ў пратаколе аб адміністрацыйным прапарушэнні просьбу разгледзець справу ў яе адсутнасць.

Пастановай старшын Вышэйшага гаспадарчага суда Беларусі Віктара Камянкова было адменена рашэнне гаспадарчага суда Віцебскай вобласці адносна невінаватвай віцебчанкі, а справа аб адміністрацыйным прапарушэнні спынена.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

Уваход у аднакласніцу ў Віцебску

Уваход у аднакласніцу ў Мінску

▲ Сёння, у першы дзень лета, у Мінску па вул. Сурганова адчы-няцца 2 басейны пад адкрытым небам. Акрамя асноўнага круглага басейна, на тэрыторыі спартыўна-аздраўляўчага комплексу «Алімпійскі» адчыніцца яшчэ адзін 20-метровы вадаём з мінеральнай вадой. Пляжная зона будзе даступная для наведнікаў усё лета. Тут можна не толькі купацца і загараць, але і гуляць у пляжны футбол, валейбол, тэніс і інш.

▲ Брэсцкія мытнікі за суткі выявілі 3 мікрааўтабусы са сховішчамі для незаконнага вывазу дзьяпалава за мяжу. На мікрааўтабусе маркі «Фальксваген-ТТ» грамадзянін Украіны спрабаваў вывезці 290 лі-дзельнага паліва ў спецыяльна вырабленай ёмістасці. У мікрааўтабусе «Фіят» выяўлена 40 лі дзьяпалава ў тайніку. «Фальксваген-ТТ» — 80 л. Матэрыялы будучы накіраваныя ў суд. Кіроўцам пагражаюць буйныя штрафы і канфіскацыя транспартных сродкаў.

▲ У Жлобіне выратавальнікі прыйшлі на дапамогу чалавеку, які пасля вострадалага скачка ў ваду пашкодзіў пазваночнік і апы-нуўся на вострае пасярод штучнага вадаёма. Уздзень 30 мая мужчына 1986 г.н. вырашыў адрэць купальны сезон. Выпіўшы, ён пайшоў купацца ў вадаёме ў раёне вул. Барташова. У ваду скокчыў няўдала — атрымаў цяжкую траўму пазваночніка. Прыехала «хут-кая», але медыкі не маглі дабрацца да пацярпелага, бо ён быў на вострае пасярод возера. Даставіць доктара на лодцы дапамаглі работнікі няштатнай вадалазнай службы. Пасля аказання першай медыцынскай дапамогі пацярпелага на лодцы МНС транспртавалі з вострава на бераг. Ён шпіталізаваны.

### Поўны абзац

▲ Жыхар Ваўкавыска, падпішы, вырашыў зайсці ў кавярню. Уста-нова аказалася зачыненай, і мужчына разбіў шкло і пралез у памяш-канне праз акно. Тут ён паслаухаў музыку, затым разбіў музычны цэнтр. Пакурыў цыгарэты, якія ўзяў у бары. Затым пачаў біць посуд. З касы ён спрабаваў скрасці грошы



# Сягоньд

## СВЯТА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

Напярэдадні міжнароднага дня абароны дзяцей у сталічным парку Горкага адбыўся штогадовы флэш-моў для дзяцей і моладзі з асаблівасцямі развіцця «Запалі сваю зорку».

На цэнтральнай сцэне парка Горкага выступалі творчая моладзь і дзяцінныя калектывы Грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам». Наведвальнікі маглі завітаць на выставу-кірмаш вырабаў, створаных унітарнымі прадпрыемствамі гэтага аб'яднання. Чакалі ўсіх таксама творчыя «станцыі»: «Астравак «Крайдачка», «Чароўны пэндзі» і іншыя. На іх можна было памаляваць крайдаі, атрымаць на руку ці шчаку прыгожы малюнак (напрыклад, выяву матылька, смайліка).

Арганізатары — «Беларуская асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам», Рэспубліканскі валанцёрскі цэнтр і Мінгарвыканкам — праводзяць гэтую акцыю для таго, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да праблем дзяцей з асаблівасцямі развіцця, дапамагчы ім у псіхасацыяльнай рэабілітацыі і паўнавертнасці інтэграцыі ў грамадства.

Уладзіслава КУЛЕЦКІ.



## НАСУСТРАЧ ЛЕТУ



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

## Веддай нашых! Беларуская разумнікі выдатна «пакрэатывілі» ў Польшчы...

Міжнародны конкурс крэатыўнасці «Адсеяе розуму-2011»прайшоў у польскім Гданьску. Міжнародны конкурс крэатыўнасці «Адсеяе розуму» быў створаны больш як 30 гадоў таму ў ЗША. Аўтар праграмы — прафесар тэхнічнага ўніверсітэта ў Нью Джэрсі К. Самюэл Міклас. Нягледзячы на свой узрост, «Доктар Сэм» і зараз прымае самы актыўны ўдзел у распрацоўцы заданняў і правядзенні спарбортываў разам са сваім сынам, прэзідэнтам Creative Competitions, Inc. (CC).

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

# МАЕ КЛІЕНТЫ — МАЕ СЯБРЫ

Зрабі сабе сам

Дзяцінства нас вучылі, што ўсе прафесіі неабходныя і важныя. Нельга вылучыць нейкую асаблівую, бо маленькімі круціцкімі збіраюцца ў адно суцэльнае палатно, такім чынам ствараючы агульны малюнак нашага грамадства. Не абісьціся нам без настаўніка гэтак жа, як і нельга пражыць без будаўніка. Ад самых старажытных часоў колькасць прафесій пастаянна павялічваецца з кожным нашым высокакаваліраваным днём. Прычым, многія гучаць на замежны лад, пішуцца па-іншаму, ды вось толькі сутнасць і спецыфіка іх нічым не адрозніваецца ад нашых, айчынных. Змянілася афарбоўка, але ні ў якім разе не ўнутраная сутнасць. Мерчэндайзеры, менеджары, дыджы, капірайтары і гэтак далей. І як тут не забывацца?! Гучаць амаль што аднолькава, праўда, спецыфіка ў кожнага сваё.

Гераіня майго чарговага матэрыяла Таццяна Фалькоўская працуе ў сферы менеджменту ўжо больш як год. Яна спецыяліст па менеджменту, якому пашчасціла размеркавацца туды, куды ёй хацелася. Камісія ўлічвала тое, што працаваць дзюжчына пачала яшчэ падчас студэнцкага гадоў і, такім чынам, падрыхтавала для сябе ўрадлівую глебу на будучае. Было нялёгка бегаць на працу з раніцы, а пасля абеду ісці на заняткі. Ці наадварот. Дзень атрымліваўся вялікім, насычаным, затое поўным станаўчых эмоцый ад адчування таго, што ты ўжо амаль самастойная. Сфера менеджменту прыцягнула увагу Таццяны першапачаткова менавіта магчымасцю прыбытку, а ўжо пасля непасрэдным кантактам з рознымі цікавымі людзьмі. Справа зразумелая. Хто падчас студэнцкага гадоў не імкнуўся да самастойнасці і незалежнасці ад бацькоўскай кішні?! Адзіны складаны выключэнне.



У абавязкі Таці ўваходзіць праца з рэкламадаўцамі, праверка матэрыялаў, удзел у выставах. На усё гэта затрачваецца шмат энергіі. Паколькі да кожнага трэба знайсці свой падыход.

Помню, — кажа Таццяна, — свой першы працоўны дзень. Як было цікава і боязна. Усё ж новы калектыв, новыя людзі. Узаемаадносіны. Усё ж невядома, як складзецца на новым месцы. Гэта вельмі важны аспект.

У мяне ёсць рэкламадаўцы, з якімі мы перыядычна пералічваемся ў сацыяльных сетках, сустракаемся пасля працы, тэлефануем адзін аднаму. Гэта мне вельмі падабаецца. Мае кліенты — мае сябры. Гэта асноўны прынцып, якога я стараюся прытрымлівацца. Інакш нельга.

Плюс да таго да пенсіі па інваліднасці дзецям вызначана штомесячная фіксаваная даплата ў памеры 40 тыс. рублёў.

Менеджар аддзела рэкламы, менавіта гэтая пасада была прапісаная ў кантракце Таццяны. Простай мовай кажучы, спецыяліст па працы з кліентамі. Усім вядома, што заробак менеджара залежыць ад узроўню яго камунікабельнасці, актыўнасці і ўмення знаходзіць агульную мову з людзьмі. Даводзіцца быць часам і чаруўнікам, і акторам, і псіхологам. Гэта праца сумяшчае адразу некалькі вяршыц. Натуральна, што і адбор на пасады такога тыпу даводзіцца прайсці сур'ёзна. Гутарка, якаснае рэзюме, дыплом аб вышэйшай адукацыі і вопыт працы. Аб гэтым пытаюцца адразу.

Яна кажа, што праца менавіта на гэтай пасадзе дапамагла ёй развіць пільнасць, бакавы зрок і слых. Яна многаму тут навучылася. З многімі пазнаёмілася. Акрамя працы ў офісе, Таццяна захаляецца фатаграфаваннем. Гэта такі спецыяліст ад адпачынку.

Нельга сідкаваць за рахункаў, што семі, якія выхоўваюць дзіця-інваліда, у залежнасці ад узроўню даходаў могуць звартацца па адаспую сацыяльную дапамогу. Апроч таго, нялішне заўважыць, што семі з дзеці-інвалідамі таксама маюць права на атрыманне дзяржаўнай дапамогі па дзённым дзённым у ўзросце да 3 гадоў і ў ўзросце больш за 3 гады з 40-працэнтнай надбавкай. З улікам такой надбавкі зараз памеры гэтых дапамог складаюць 480.560 і 144.170 рублёў адпаведна.

## ПЕРАМАХНУЦЬ ПЕРАШКОДЫ...

Першыня Мінскай вобласці па пажарна-выратавальным спрыце сярод юнакоў прайшло на базе камандна-інжынернага інстытута Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

Узяць удзел у першынястве было няпроста — і ў выніку дваццаць адна каманда з раёнаў Мінскай вобласці і адна каманда з Жодзіна сталі лепшымі ў раённых спарбортывах і паспаборнічалі ў абласным першынястве. Больш за сто ўдзельнікаў пераадолявалі стаметровыя палосы з перашкодамі, падымаліся на вучэбна-трэніровачныя вежы, а таксама паказвалі выдатныя вынікі ў пажарнай астафеце.

Па выніках першыняства былі вызначаны і лепшыя каманды (у гэтым годзе выдатныя вынікі паказалі хлопцы з Салігорскага раёна), і пераможцы ў індывідуальных заліках. Дарчы, лепшыя спартсмены прымуць удзел у рэспубліканскім злёце юных выратавальнікаў-пажарных, які традыцыйна адбудзецца ў верасні.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



У Віцебскай выхаваўчай калоніі №1 для падлеткаў адбылася прэм'ера спектакля паводле твора А. Дударова. Ролі (амаль што ўсе) сыгралі тэа, хто адбывае тут пакаранне.

белагпромпбанк  
традыцыі будучага  
С 01 июня 2011 года на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.05.2011 № 200, размер ставки рефинансирования установлен в размере 16 процентов годовых.

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК 136  
Время работы Контакт-центра Банка: 8.00–20.00 в будние дни; 8.00–18.00 в выходные и праздничные дни.  
www.belapb.by

## У КАЛОНІІ ПЕРАВЫХОЎВАЮЦЬ... ЗАНЯТАСЦО Ў СПЕКТАКЛЯХ

У Віцебскай выхаваўчай калоніі №1 для падлеткаў адбылася прэм'ера спектакля паводле твора А. Дударова. Ролі (амаль што ўсе) сыгралі тэа, хто адбывае тут пакаранне. На прэм'еру спектакля прыйшла народная артыстка Беларускай акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Яна Абухава. Маладая артыстка, дарчы, у сваім тэатры ўжо стала майстрам сцэны.

Цяпер рыхтуюцца новы спектакль «За неба светлае» паводле твора Дударова. Дарчы, усе ёсць дамоўленасць, што і гэтую пастапоўку пакажуць па-за дзортам — на эксперыментальнай сцэне тэатра Якуба Коласа. Разам з хлопцамі ўдзельнічаюць у спектаклі сама рэжысёр і загадчыца вучэбнай часткі школы № 26, якая дзейнічае пры калоніі, Алена Краўцова.

Калонія вядома далёка за межамі краіны тым, бо некаторыя былія выхаванцы жыюць цяпер у многіх краінах Садружнасці. Нехта з іх стаў юрыстам, нехта — камандзірам падводнай лодкі. Так, памыліліся ў юнацтве, «нарабілі справу», за што і адказалі тэрмінам пазбаўлення волі. Галоўнае, што спецыялісты задураліся і зрабілі правільныя высновы. І зараз гэта магчыма, бо ў калоніі і працуюць для таго, каб выйшлі на волю хлопцы добрымі людзьмі. Дарчы, працэнт «рэчыдыву» ў калоніі мінімальны.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## МОЛАДЗІ — ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР

### ЗВЫШ 4 ТЫСЯЧ РАБОЧЫХ МЕСЦАЎ

Юнакам і дзючатам, якія намераны падзарабіць, у Віцебскай вобласці сёлета прапануюць 4250 рабочых месцаў.

Як паведамілі нам у Віцебскім абласным камітэце Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, рабочыя месцы для працаўладкавання ўжо створаны і «зацверджаны» на 115 аб'ектах. «Фронт» работ ужо вызначаны ажно да верасня. «Траці» працоўны семестр, дарчы, у Прыдзвінскім краі ўжо распачаўся. Больш за тысячу прадстаўнікоў моладзі займаліся добраўпарадкаваннем і ўпрыгожваннем паркаў, двароў раённых цэнтраў. У Міёрна і Оршы працоўны дэсант працаваў на рэканструкцыі спартыўных пляцовак. А ў Паставах і Расонах дзякуючы стараннай працы студэнтаў і навучнікаў з'явіліся новыя дзіцячыя пляцоўкі. У Віцебску бялілі бардыроў, рамантавалі лаўкі, фарбавалі арэлі, турнікі і гэтак далей. Дарчы, усе гэтыя работы актыўнасці — камандэры і камісары студэнцкіх атрадаў, «байцы», валанцёры руху «Добрае сэрца» — выканалі бясплатна.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Беларусь—Данія! ёсць кантакт!

Дацкія валанцёры прыехалі ў Беларусь, каб тры месяцы дапамагчы ў хоспісах.

Сайман Стромгард і Ёханес Хаўген-Косман у Беларусь ўпершыню. Маладыя хлопцы тры месяцы будуць працаваць валанцёрамі ў беларускіх хоспісах. Сайман — у гэтай справе навічок, па спецыяльнасці ён — электрык.

Адпрацаваўшы некаторы час па спецыяльнасці, хлопцы адслухуюць у арміі, потым зноў вярнуцца да працы.

— Зараз у мяне невялікі таймаўт, хачу асноваць, чым я буду займацца далей, — дзеліцца думкамі датчанін, — Я нельговы дацкі валанцёр, бо звычайна валанцёры — гэта студэнты. Я не студэнт, але такая праца мне таксама цікавая. Увогуле, гэта новы для мяне вопыт, і вопыт удалы. Я хачу змяніць свой светлагляд на некаторыя рэчы і зрабіць гэта.

Ілья ЛАПТАО.

# БЕЛАРУСКІЯ РАЗУМНІКІ ВЫДАТНА «ПАКРЭАТЫВІЛІ» Ў ПОЛЬШЧЫ...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)**  
Таксама існуюць і іншыя жорсткі крытэрыі, якія павінны быць вытрыманымі падчас дэманстрацыі доўгатэрміновай праблемы. Паколькі рабочай мовай саборніцтваў з'яўляецца англійская мова, выкае значэнне мае свабоднае валоданне дзецьмі замежнай мовай.

Зараз асацыяцыі «Адсеяе розуму» створаны амаль ва ўсіх штатах Амерыкі, у Японіі, Кітаі, Гангконгу, Германіі, Венгрыі, Славакіі, Польшчы, Эстоніі, Казахстане, Узбекістане, Малдове, Украіне, Расіі. У Беларусі «Адсеяе Розуму» дзейнічае ў рамках праграм развіцця адоранасці і творчага мыслення дзяцей і падлеткаў Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі, грамадскага аб'яднання «Беларускае псіхааналітычнае аб'яднанне» і аўтарскай групы «РЭФФЭНТ». Наша краіна прымае ўдзел у Міжнароднай алімпіядзе крэатыўнасці «Адсеяе розуму» з 2002 года.

Дзя таго, каб прыняць удзел у гэтым Еўрапейскім фестывалі, неабходна перамагчы на рэгіянальных або рэспубліканскім узроўні. У гэтым годзе на конкурсе ў Гданьску Беларускае асацыяцыю прадставілі пяць каманд (тры каманды з Мінска, адна з Брэста і каманда з горада Глыбокае Віцебскай вобласці). У саго ў фестывалі прымаў удзел 70 каманд з 14 краін свету.

Пяць дзён, праведзеных у Гданьску, аказаліся вельмі насычанымі на падзеі. Пасля параднага шэсця па самай прыгожай частцы Гданьска і афіцыйнага адкрыцця фестывалю самім яго заснавальнікам прафесарам К. Самозламам Мікласам каманды атрымалі магчымасць бліжэй пазнавацца са старажытнымі горадамі і яго гісторыяй. Аднак гэта была не звычайная экскурсія, а інтэрактыўная гульня «Гарадское ралі». Яна не ўваходзіла ў праграму саборніцтваў, аднак пакінула ў дзяцей незабыўны ўражанні. Уявіце сабе групу з 20 чалавек, якія з фота-дзямкам помніка альбо мемарыяльнай дошкі «носяцца» па горадзе і шукаюць згаданае гістарычнае месца. Задача заключалася ў тым, каб змештаваным камандам з трох розных краін за максімальна кароткі час прайсці маршрут і вы-



канаць заданні, якія прапаноўваліся на кожным яго этапе. Удзельнікі не толькі бачылі цудоўныя будынкі, даведваліся пра тое, што Гданьск з'яўляецца радзімай фізіка Фэрнандэса, астранома Гевелія, але і ўвайшлі ў тым, што горад сапраўды мае права прэтэндаваць на званне культурнай сталіцы Еўропы ў 2016 годзе. Усе гараджане, да якіх зварталіся удзельнікі ралі, былі вельмі добраахвотнымі і імкнуліся дапамагчы.

А затым былі непасрэдна саборніцтва. Спачатку — дамашняе заданне (доўгатэрміновая праблема), кожны каманда рыхтаваліся за гадзіну, потым — спантаннае. Спонтаннае заданне на працягу не творчых здольнасцяў, уменне імгненна вырашыць нестандартную задачу, якая не мае аднаго рашэння, затое дае магчымасць прадэманстраваць з'яднанасць каманды.

Самы гаюны этап — гэта работа ў інтэраактыўнай камандзе (звычайна яна складаецца з трох каманд з розных краін) па рашэнні і прэзентацыі праблемы. Тама і склад каманд становяцца вядомымі толькі ў дзень прыезду.

Каманды павінны знайсці агульную мову, прыйсці да аднаго рашэння і ў канцы фестывалю выступіць як адна каманда і прадставіць сваё творчае рашэнне прапанаванай праблемы. Каманды — пераможцы, якія занялі I, II, III месца, маюць права ўдзельнічаць у Сувесным фінале, які праводзіцца ў ЗША.

Каманда «Deep Diggers» (сумесная каманда Глыбокай раённай гімназіі і СШ №3 з горада Глыбокае) пад кіраўніцтвам Святланы Міхайлаўны Ляшонак і Таццяны Леанідаўны Тарасевіч заваявала прызавое трэцяе месца і права ўдзельнічаць у Сувесным фінале.

Неабходна адзначыць, што гэтая каманда з горада Глыбокае, якая складаецца з вучняў 6 класа Бяльска Лізаветы, Галіа Марыі, Зайкоўскай Дар'і, Іўко Паліны, Ляшонак Фамы, Мацкевіч Паліны, Тарасевіч Ганны, удзельнічае ў еўрапейскім фестывалі ўжо трэці раз і кожны раз трапляе ў кола пераможцаў.

У чым сакрэт такога поспеху? Яго аснова была закладзена яшчэ ў пачатковай школе, калі вучні з 1-га па 4-ты клас займаліся на курсе «Вучучся творча мысліць» пад кі-

раўніцтвам вопытнага педагога Валентыны Міхайлаўны Протас. Потым быў удалы дэбют у Славакіі, дзе вучні зразумелі, што англійская мова — гэта не проста школьны прадмет, а рэальны сродак стасункаў, і чым лепш ты яе ведаеш, тым прасцей будзе дамоўлівацца. Аднак аднаго толькі ведання замежнай мовы ўсё ж такі недастаткова. На «Адсеяе розуму» 2010» у «Зубраніц» для таго, каб удала выступіць у фінале, дзесяці спатрэбілася не толькі творчы здольнасці, але і ўменне ісці на кампраміс, паколькі пры вырашэнні міка-праблемы яны хутка змаглі знайсці агульную мову з камандай з Германіі, а вась з рускамоўнай камандай паразумеванай праблемы...

І ў гэтым годзе ў Гданьску ва ўмовах катастрофічнага дэфіцыту часу, рассяянага каманд на вялікай адлегласці ў розных месцах горада, нішто не перашкодила інтэраактыўнай камандзе з Беларусі, Казахстана і Расіі знайсці неаднароднае рашэнне прапанаванай праблемы...

**Святлана ЛЯШОНАК, настаўніца англійскай мовы Глыбокай раённай гімназіі.**

## НЯМА ЛЬГОТ НА ПРАЕЗД? ЗНАЧЫЦЬ, ТАННЕЙ ЕЗДЗІЦЬ «ЗАЙЦАМ»...

Як сведчаць вынікі анкетавання, праведзенага каардынацыйным саветам прафкамаў навучнай моладзі, ільготныя праязныя білеты на гарадскіх пасажырскіх транспарце гатовы набыць 87 працэнтаў удзельнікаў апытання.

У гутарцы з журналістам «Звязды» старшыня прафсаюзных камітэтаў навучнай моладзі пры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, намеснік старшын ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Раман ДАПРА расказаў, што апытаннем былі ахоплены студэнты дзесяці сталічных ВНУ ўсіх гадоў навування (з першага па пяты курсы) — усяго 1027 чалавек. 75 працэнтаў апытаных сталі сталічнымі жыхарамі на час свайго навування ў ВНУ, а 25 працэнтаў жывуць у сталіцы пастаянна. 48,2 працэнта забяспечаны жыллем у студэнцкіх інтэрнатах, 22,4 працэнта здымаюць кватэры, 3,7 працэнта жывуць у кватэрах сваякоў, 22 працэнты пражываюць разам з бацькамі, 3 працэнты маюць уласныя кватэры і 0,7 працэнта ездзяць на вучобу з-за горада.

Падчас апытання ў студэнтаў цікавіліся, колькі паездак на грамадскім транспарце яны ажыццяўляюць штодня. Пра адну-дзве паездкі ведавалі 24,3 працэнта респандэнтаў, дзве-чатыры паездкі — 42,5 працэнта, ад чатырох да шасці паездак даводзіцца здзяйсняць штодня 20,4 працэнта студэнтаў, больш як шэсць — 10,7 працэнтам, увогуле не карыстаюцца грамадскім транспартам 2,1 працэнта апытаных.

Чацей за ўсё сталічным студэнтам даводзіцца карыстацца паслугамі Мінскага метрапалітэна, дзе, як вядома, праехаць «зайцам» увогуле немагчыма — на метро ездзяць штодня амаль 32 працэнты студэнтаў мінскага ВНУ. Значна радзей для перамяшчэння па горадзе студэнтам выкарыстоўваецца трамвай (13 працэнтаў). І толькі 2,3 працэнта студэнтаў карыстаюцца маршруткамі, таксі, электрычнай і асабістымі транспартнымі сродкамі.

А далей самае цікавае. Высветлілася, што месячныя праязныя білеты набыць толькі 36,7 працэнта удзельнікаў апытання: з іх на адзін від транспарту — 24 працэнты, на 2 віды — 19,8 працэнта і 3 віды — 3,5 працэнта. А 43,9 працэнта апытаных студэнтаў ніколі не набываюць праязныя білеты, якія, між іншым, дазваляюць істотна эканоміць на транспартных выдатках. Найху ўсе сумленна правяюць талончыкі? Ва ўспартым выглядзе купляюць у кіёсках талоны 17,7 працэнта апытаных, у кандуктараў набываюць талоны 26,2 працэнта студэнтаў, а 19,4 працэнта удзельнікаў анкетавання ведавалі, што праезд увогуле не аплатаваецца.

«Як часта вам удаецца ездзіць без аплаты?» — пацікавіліся ва удзельнікаў апытання.

- «Вельмі рэдка» — адказалі 28,3 працэнта апытаных;
- «Рэдка» — 21, 5 працэнта;
- «Даволі часта» — 12,3 працэнта;
- «Часта» — 9,1 працэнта;
- «Вельмі часта» — 7,1 працэнта;
- «Ніколі не аплатаваецца» — 2 працэнты;
- «Заўсёды аплатаваецца» — 18,9 працэнта;

Не карыстаюцца транспартам — 0,8 працэнта.

Разам з тым, за набыццём льготнага месцянага студэнцкага праязныга на ўсе віды транспарту з аплатай 50 працэнтаў церапаўнага кошту выказаліся 87 працэнтаў сталічных студэнтаў, а гэта фактычна адпавядае рэальным паступленням ад продажу білетнай прадукцыі студэнтам цяпер, з улікам таго, што большасць апытаных хоць зрэдку, але дазваляюць сабе праехаць «зайцам». Атрымліваецца, што ад вяртання студэнтам 50-працэнтнай ільготы на праезд бюджэт транспартнікаў дакладна б не пацярапеў?

## ХУТКА ВЫПУСКНЫ ВЕЧАР

Але ж выпускны — гэта не толькі радасць, але і клопаты, і зазрыты. Не ўсе могуць дазволіць сабе крыветкі ў марынадзе і марцыпаны. І, здаецца, мы мала задумваемся, колькі грошай марнуем на прадукты, рэчы для выпускнога, прывезеныя з-за мяжы, хоць можна купіць не горшыя (а па якасці нават і лепшыя) па больш нізкай цені.

І вырашыў правесці сваё маленькае журналісцкае даследаванне, каб упузена адказаць вам на пытанне: ці могуць прадукты, зробленыя ў замежжы, заманіць наша, айчынае? Ці будзе стол, упрыгожаны айчыннымі таварамі, не горшым за стол з замежнымі? Некаторыя адказы я знайшоў, наведваючы краму ў маім родным горадзе. Палазіўшы па паліцах, я быў здзіўлены. Але меркаваць вам. Адна ружа, прывезеная з Галандыі, каштуе каля 17 000 рублёў, а такая ж беларуская ў — межах 10 000 рублёў. Да таго ж айчыныя кветкі бачылі менш хіміі, і іх, як кажуць нашы дачнікі, якія ведаюць усё, можна прасарціць і пасадзіць у кветніку, а жыццё замежных доўжыцца каля трох дзён.

Беларускі яблычкі costs больш смачны, у ім большая доля садавіны, і ён не губляе трые сутак на дарогу да пакупніку, а таму і каштуе менш. А цана беларускіх яблыкаў адпавядае ад аднаго з 27 адсоткаў на вашу карысць. Вось толькі шукаць такі тавар дастойнага выгляду, відаць, давядзецца даволі доўга.

Да соку трэба чысціць падліскавацца. Кілаграм беларускага яблычкі на 31 адсотак таннейшы за замежны, кілаграм цукерак — на 43 адсоткі, а вафляў — амаль на 50!

Як паказвае практыка, салаты, запраўленыя беларускім мянзэсам, не горшыя за такія ж з замежным. Але абыддучыя яны вам аж на 79 адсоткаў танней!

41 адсотак — надзвычайны выгады! Можна яшчэ хапіць на паветраныя шары...

Вырашаюць самі: якасна і танна альбо пераплатваць за прыгожую абгортку; і яшчэ невядома, што за ёй хаваецца. Да таго ж, купляючы беларускае, вы, як вядома, робіце свой уклад у развіццё беларускай прамысловасці.

А увогуле гаюнае на выпускным — добры настрой, вясёлая рамантычная атмасфера, усмешкі і прыязныя твары сваіх сяброў і настаўнікаў, якія ва ўспамінах застануцца з табой назавжды. Ніякае багацце застолье не заменіць шчырасці, імкнення зрабіць прыемнае для ўсіх тых, хто з табой побач.

## НАД СВІСЛАЧУ Ў ТРАВЕ

Асіповіцкая кругасветка пачынаецца ад свіслачкага замчышка.

Свєлета ў Асіповіцкім раёне на базе школы ў вёсцы Свіслач будзе працаваць археалагічны лагер. Маладыя людзі пад кіраўніцтвам спецыялістаў з Акадэміі навук будучы рабіць раскопкі знакамітага свіслачкага замчышка.

Раней ў археалагічным лагеры падлеткі знайшлі мноства гістарычных прадметаў: фрагменты вырабаў з гліны, бронзалетаў, іншых бытавых прылад, якія датуюцца XV—XVII стагоддзямі. Асабліва вядомай стала знаходка бірузовай пацеркі — падобную марыў знайскі кожны школьнік, аматар археалогіі.

Дзеці са Свіслацкай школы пракралі летась турыстычныя маршруты па асіповіцкім краі для аматараў гісторыі. Называлася іх акцыя «Асіповіцкая кругасветка-2» (першы экамаршрут з такой назвай пракралі дарослыя). За пяць дзён на веласіпедзе і пешшу старшакласнікі рэзак з настайнікам пераадолелі больш за 200 кіламетраў: яны вывучалі, фатаграфавалі і апісалі сямія прыгожыя месцы і археалагічныя помнікі Асіповіцкага раёна. Але зыходным пунктам для свіслацкіх школьнікаў у «Асіповіцкай кругасветцы» стала замчышка ў роднай вёсцы.

Свіслацкае замчышка — гонар мясцовых жыхароў. Сама вёска знаходзіцца ў маляўнічым кутку Магілёўшчыны, на злучэнні дзвюх рэк — Бярэзіны і Свіслачы, і зялёную пойму можна агледзець з узгорку, дзе стаіць руіны. Сцеж звесткі, што культурны слай замчышка ў Свіслачы сьцягае аж да XIII стагоддзя. Спачатку замак быў драўляны, але ў XVII стагоддзі яго ў часе вайны спалілі дашчотку, і толькі потым на узгорку ўзялі некалькі арсенальных пабудоваў з цэглы і муроў. Вось іх парэшткі і захававаліся да нашага часу.

Самы час пачаць турыстычны сезон і, адхіліўшыся ад надзвычайнай праблемы, паглядзець на маляўнічыя краіны, створаныя прыродай і людзьмі: высакароднае старажытнае карычневае на радасным ярка-зялёным фоне.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.

## У расійскіх школьнікаў будуць электронныя дзённікі

У Расіі складзены і зацвердзяць поўны пералік паслуг, якія федэральныя ці муніцыпальныя ўстановы павінны прадаставіць грамадзянам у электроннай форме.

У саго пералік уключае 74 паслугі. У пераліку ёсць некалькі раздзелаў: адукацыя, ахова здароўя, культура, архіўны фонд, інтэлектуальная ўласнасць, сацыяльнае абслугованне насельніцтва, жыллёва-камунальнае гаспадарка і інш.

Чыноўнікі ўказалі, што расіяне пры дапамозе камп'ютара атрымаюць магчымасць праверыць звесткі аб поспехах сваіх дзяцей ў школе, паглядзець іх дзённікі і класныя журналы паспяхоўсці, а таксама даведацца пра вынікі Азізнага дзяржаўнага экзамена з федэральнай базы звестак. Акрамя таго, у расіян з'явіцца магчымасць падаць заяву ў электроннай форме на залічэнне дзіцяці ў дзіцячы садок.

З дапамогай сучасных інфармацыйных тэхналогій можна будзе запісацца на прыём да ўрача ці атрымаць даведкі ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## ЖЫТКАВІЦКІЯ ЮНІЕРЫ — ПЕРШЫЯ НА ЧЭМПІЯНАЦЕ СВЕТУ

Навучэнцы 11 класа Жыткавіцкай школы Аляксандр Івашкевіч стаў першым у асабістым заліку на чэмпіянаце свету па гравым спорце сярод юніераў. А ўся каманда гравіроў з Жыткавіч, якой кіруе трэнер ДЮСШ «Матор» Сяргей Юзюк, заняла другое агульнакаманднае месца сярод каманд Украіны і прывезла з Каманец-Падольскага, дзе праходзілі саборніцтвы, чатыры медалі — акрамя залатога, яшчэ 2 сярэбраныя і бронзавыя. Майстар спорту Аляксандр Івашкевіч сваё «золата» заваяваў у практыкаванні «штуршок», а сэрбра — у практыкаванні «рыбок». Студэнт 1 курса Мазырскага ўніверсітэта імя Шамякіна Дамітрый Карпаў стаў другім у штуршук. Сярод лідараў і дзяўчына — школьніца Крысціна Хаткевіч. У яе — бронза.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## ЖУДАСНАЯ ЭКЗОТЫКА ДА СЛОУНА

НІБЫ ўрыўкі з вострасюжэтнага дэтэктыва ці прыгодніцкага авантурнага рамана ўспрымаюцца асобныя фрагменты з даклада Міжнароднага камітэта па кантролі над наркотыкамі за 2010 год.

### БЯЗЛІТАСНАЯ ВАЙНА

Тут і далёка дзіўна Бразілія, адкуль з падпольных лабараторый наркатыкі перавозацца ў ЗША і Еўропу. А ў Мексіцы ўжо не першы год ідзе сапраўдная крываваа вайна праваахоўных органаў з наркабаронамі, дзе іл ахвяр з 2006 года перабольшы 28 тысяч чалавек. І пакуль не відаць канца гэтай барацьбе, хоць за апошнія гады арыштавана звыш 35 тысяч членаў злачынчых групавак, сярод іх некалькі кіраўнікоў асноўных наркакартэляў і іх памагатых у розных структурах дзяржаўнай улады. У іншых краінах таксама імаць прадажных чыноўнікаў. Толькі ў Гамбіі за сувязі з наркамэфіяй летась былі арыштаваны 11 высокапастаўленых супрацоўнікаў праваахоўных органаў, аднакзныя за барацьбу з распаўсюджваннем наркатыкаў.

А грошай у наркамэфіяі — велізарная колькасць. Напрыклад, у параўнанні з імі слыннятыя праты Карыбскага мора — проста бедныя людзі. Вось радкі з даклада аб фінансавай моцы тамтэйшых наркабаронаў. Згодна з ацэнкамі экспертаў, кошт усіх наркатыкаў (у цэнах вулічных гандляроў), якія ідуць транзітам праз краіны Карыбскага басейна, перабольшваюць кошт летальнай эканоміі. Ямайка — адна з краін Карыбскага басейна. Там летась спроба паліцэйскай аперацыі па арышце ўплывовага наркабарона вельмі не спадабалася апаўняшым. Той уключыў свае рычагі крмінальнага ўздзеяння. У выніку загінулі больш за 70 чалавек. Аперацыя мела плён толькі пасля аб'ядлення надзвычайнага становішча ў г. Кінгстоне і мабілізацыі самі самага вялікага кантынгенту ўзброеных сіл за ўсю гісторыю барацьбы з наркамэфіяй.

У Еўропе гэтая вайна ідзе без вулічных баёў і з большым поспехам, хоць і з вялікім напружаннем сіл і сродкаў. У Беларусі не першы год відаецца мотанакраваная і даволі эфектыўная барацьба з незаконным абаротам наркатыкаў, работа па прафілактыцы іх злоўжывання. Але гэта зусім не нагода сукалоўвацца і спадзявацца на тое, што наркатычнае крывацід, створанае прыродай і людзьмі: высакароднае старажытнае карычневае на радасным ярка-зялёным фоне.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.

## У БДУІ БУДУЦЬ РЫХТАВАЦЬ ІНЖЫНЕРАЎ ПА ТЭЛЕКАМУНІКАЦЫЯХ

У Беларускай дзяржаўнай універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі на спецыяльнае тэлекамунікацыйнае аддзяленне створана спецыяльнасць — «Лазерыя інфармацыйна-вымяральных сістэмы». Пры паступленні абітурыентам трэба будзе здаць экзамены па матэматыцы, фізіцы і беларускай (руускай) мове на выбар. Першапачаткова плануецца сфармаваць дзве студэнцкія групы па 25 чалавек: бюджэтная і платнай формай навування. Пасля заканчэння выпускнікам будзе прысвоена кваліфікацыя «Інжынер па тэлекамунікацыях», і яны могуць знайсці работу ў авіцыйнай, аэракамічнай і медыцынскай сферах.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 5 июля 2011 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

№ лота	Наименование, местоположение и краткая характеристика имущества	Начальная цена продажи, руб.	Сумма задатка, руб.	Общая площадь	Кэф. от 0,5 до 3,0	Цель использования
ЛОТ № 1	Помещение на 2 этаже в капитальном строении с инв. № 100/С-41452 по ул. Орловской, 67, г. Брест	868 000	86 800	99,20	3*	Для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, осуществления розничной торговли, производства (кроме вредных производств)
Предмет аукциона	Право заключения договора аренды					
Наименование арендодателя	РУП «Белпочта»					
Срок договора аренды	5 лет					
Условия	1. С победителем аукционных торгов в течение 5 рабочих дней будут заключены договоры аренды нежилых помещений. 2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3-х раб. дней с момента подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка. 3. Возмещать Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3-х раб. дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.					
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3012105618010 руб. РБ в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Банк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509					
Аукцион состоится 05 июля 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325						
Для участия в аукционе необходимо предоставить:						
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация»».						
2. Заверенную банком копию платёжного поручения о внесении задатка на расчётный счёт организатора торгов.						
3. Юридическим лицам — резидентам Республики Беларусь — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; представителю юридического лица — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).						
4. Юридическим лицам — нерезидентам Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю юридического лица — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).						
5. Индивидуальным предпринимателям — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию, представителю индивидуального предпринимателя — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).						
6. Физическим лицам — представителю физического лица — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.						
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, предъявляющие паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.						

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 04 июля 2011 г. 17.00. Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА БЕЗ УСЛОВИЙ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ЛОТ № 1	
Адрес объекта и его наименование	- здание материально-технического склада химикатов общей площадью 260,5 м² с инвентарным номером 630/С-42191, начальная стоимость 102 700 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 2	
Адрес объекта и его наименование	- здание стогорного цеха общей площадью 258,0 м² с инвентарным номером 630/С-42187, начальная стоимость 94 400 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 3	
Адрес объекта и его наименование	- незавершенное законсервированное здание гаража (процент готовности — 87) общей площадью 395,4 м² с инвентарным номером 630/У-65915, начальная стоимость 124 400 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 4	
Адрес объекта и его наименование	- незавершенное законсервированное здание котельной (процент готовности — 91) общей площадью 412,3 м² с инвентарным номером 630/У-65917, начальная стоимость 126 900 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 5	
Адрес объекта и его наименование	- незавершенное законсервированное здание цеха выделки (процент готовности — 95) общей площадью 949,0 м² с инвентарным номером 630/У-65918, начальная стоимость 250 100 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 6	
Адрес объекта и его наименование	- незавершенное законсервированное здание цеха товаров народного потребления (процент готовности — 94) общей площадью 1 615,2 м² с инвентарным номером 630/У-65916, начальная стоимость 475 800 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 7	
Адрес объекта и его наименование	- здание склада пилотматериалов общей площадью 437,3 м² с инвентарным номером 630/С-42188, начальная стоимость 111 300 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 8	
Адрес объекта и его наименование	- здание магазина общей площадью 79,9 м² с инвентарным номером 630/С-42192, начальная стоимость 37 700 000 рублей без учета НДС 20%; адрес: Молодеченский район, пос. Сосновый Бор. Шаг аукциона в размере 10% от предыдущей цены.
Порядок оплаты	Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 30 календарных дней на р/с ЧУП «Белкоопвнестор Белкоопсоюза» с момента заключения договора купли-продажи
Сумма задатка	5% от начальной цены на р/с 3012109033003 в отделении 932 ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, код 739, УНП 600182305, ОКПО 04064333, получатель: СИКУП «УКС-Сервис»
Продавец	Торговое частное унитарное предприятие «Бел



**Апавяданні Генадзя Аўласенкі заўсёды чытаюцца з цікавасцю, бо ў іх ёсць унутранае напружанне. У кожным прыхавана нейкая таямніца і загадканасць, а на заканчэнне — нечаканасць. І неадназначнасць: клічнік, пыталнік? Гэта ўжо на разуменне чытача.**

**Віктар КАЗЬКО.**

куль стары ішоў да дзвярэй, юнак глядзеў яму ў спіну цяжкім неміграючым позіракам. Такім жа позіракам ён працягваў глядзець на дзверы аж да таго часу, пакуль там эню не з'явілася згорбленая постаць старога.  
— Не хоча, — паведаміў той, апускаючыся на ранейшае месца.  
— Паслала мяне!  
— Куды? — спытаўся юнак, думаючы аб нечым сваім.  
— Далёка! — амаль весела сказаў стары. — Так і сказала: а не пайшоў бы ты ў...  
Ён эню, уважліва паглядзеў на парожня шкліня, і юнак, перахапіўшы гэты ягоны позірк, эню напоўніў іх.  
— Давай! — сказаў ён і на гэты раз выпіў першым. — Пі, чаго чакаеш?  
— А то не ведаеш? — хмыкнуў стары, эню напоўнаючы сваю шкліню, і, калі юнак пайшоў на кухню, дадаў, глядзячы яму ў спіну: — Прыхапі тады ўжо і сала...  
Юнак прынес хлеб, лады шмат сала, а таксама нок. Парозы хлеб на тоўстыя лусты, потым сала на больш тонкія. Агрукі юнак рэзаць не стаў.  
— Ну, будзь! — ён таксама выпіў, пацаў таропка закусваць. — Каб усё ў нас добра было! Ва ўсіх нас!  
— Будзе! — сказаў стары, узнімаючы шкліню. — Асабліва ў цябе!  
Закусваць ён і ціпер не стаў. Замест гэтага дастаў цыгарэты, закурываў.  
— Ну, а чаму пра жонку нічога не пытаеш? — спытаў ён, высукаючы з абедзвюх ноздраў тонкія струменьчыкі дыму. — Ты ж да яе, так?  
Ад нечаканасці юнак нават папярхнуўся.  
— Ну, ты і сказаў! — прагаварыў ён нарэшце, затым таропка схавалі бутэльку і напоўніў па берагі шкліню старога. Рэшткі выліў сабе. — Здаецца, я ніколі нічога такога... — не дагаварыўшы, ён эню на імгненне, кінуў хуткі позірк на субоюдніка. — Гэта ты так жартуеш?  
— Гэта я так жартую, — без усляякага выразу сказаў стары. — На гародзе яна, моркву поле. Пакаліць? — Юнак паціснуў плячыма і выцігнуў з сумкі, якая стаяла каля стала, яшчэ адну бутэльку. Адкаркаваў, паставіў на стол, адначасова здымаючы са стала парожню.  
— Дык што, паклікаць? — энючкі запытаўся стары. — Ці, можа, ты сам паклічаш?  
Юнак і на гэта нічога не адказаў.  
— Пакліч! — стары устаў, — Піць удух — п'янка, а ўтрох — ужо культурнае мепарыемства. Тым больш калі з жанчынамі...  
Ён выйшаў... І ўсёь той час, па-

імі быццам адбыўся нейкі кароткі нямы дыялог: жанчына ці то пыталася моўчы аб нечым у юнака, ці то абінававала яго ў чымосьці... ну, а юнак, здаецца, рабіў нейкую беспаспяховаю спробу адказаць. Таксама моўчы...  
Невядома, заўважыў стары гэтую мімалетнюю «гутарку» ваочі ці не, але ён, неяк крывавата ўсімнуўшыся, паднёс шкліню да вуснаў і пацаў ён.  
— Не піў доўга, а юнак сачыў за ім спадальба. Потым ён уздыхнуў і таксама узняў шкліню.  
— Цаца кая! — не прагаварыў нават, прасіпёў стары і з яго размаўжыўшы парожня шкліняк у дзверы. — Пажартавала яна, зараза!  
Нехліпшы над юнаком і ухапіўшы яго за адвароты кашулі, стары нейкі час моўчы глядзеў у белы, нібыта абцярушаны мелам твар юнака. Потым страсянуў яго з усёя сілы.  
— Як яна дзейнічае, гэтая твая атрута?! Гавары, як яна дзейнічае?!  
— Я... я не ведаю! — прахрыпеў юнак. — Ведаю толькі, што не адраэў! Што вельмі цяжка хоць штосьці даказаць... Проста сэрца раптоўна спыняецца... і усё...  
— І усё... — паўтарыў стары і эню трасянуў юнака за адвароты кашулі. — І ты так спакойна пра гэта кажаш?!  
— Я... я... — паўздушана прахрыпеў юнак. — Гэта не я... гэта ўсё яна! Яна, а не я...  
— Слімак! — стары ў трэці раз трасянуў юнака. — Калі ты кахаш, ты павінен яе абараняць... а ты?! А ты усё валіш на жанчыну?!  
— Але ж гэта праўда! — юнак раптам ухліпнуў. — Я не хацеў, адмаўляўся! Я б усё роўна не змог... — Я таксама не змог...  
Адпусціўшы кашулю юнака, стары павольна падшоў да стала.  
— Я пажартаваў!  
— Праўда?!  
Юнак эню заўважыў з падлогі, правёў краем далоні па ішчэ, размазваючы па ёй бруд і слёзы.  
— Вы не рабілі гэтага?  
— Не рабіў, — сказаў стары, думаючы пра нешта сваё. — А ціпер пайшоў прэч!  
Моўчы матлянуўшы галавой, юнак шпарка падаўся да дзвярэй.  
— Стой! Сумку забярай!  
Паслухмяна вярнуўшыся да стала, юнак ухліпнуў сумку.  
— І каб я цябе тут больш не бачыў, зсарадзі!  
Пачакаўшы, пакуль за юнаком зачыняцца дзверы, стары апусціў на табурэт і, уздымуў у кожную руку па шкліню, нейкі час так і трываў іх. Нібыта ўзважваючы...  
— Проста сэрца спыняецца... — прамаўляў ён, эню стаўляючы шкліню на стол. — Сэрца спыняецца, і усё... — стары уздыхнуў і дадаў ціха, ледзь чутна: — Не самы горшы варыянт, далёка не самы горшы...  
І стары ціхенька засмяяўся.  
Чаму ён смяяўся і што азначалі гэтыя, самыя апошнія, ягоныя словы — пра гэта ведаў толькі ён сам...  
— Таму што цябе яна, магчыма, не паслала туды, куды паслала мяне! — сказаў стары. — Яна цябе... — стары энючкі, скрывіўшы рот, дадаў: — паважае...  
Ён эню энючкі, і юнак таксама маўчаў. Доўга маўчаў. І не рухаўся з месца.  
— Ну, чаго чакаеш? — сказаў, нарэшце, стары. — Ідзі! Ды не затрымлівайся там доўга, а то я...  
Ён памаўчаў яшчэ хвілінку і дадаў амаль абіяжыва:  
— А то я адзін усё выпію!...

Калі юнак вярнуўся, стары, як і раней, сядзеў за сталом. І дзве зусім аднолькавыя шклінякі з гарэлкай стаялі перад ім.  
— А ты хутка! — сказаў стары.  
— Няўжо і цябе паслала?  
— Не тое каб паслала, але... — не дагаварыўшы, юнак таксама апусціўся на ранейшае сваё месца, узяў адну са шкліняк. — Дагнем, значыцца, гэту?  
Нехліпшы над юнаком і ухапіўшы яго за адвароты кашулі, стары нейкі час моўчы глядзеў у белы, нібыта абцярушаны мелам твар юнака. Потым страсянуў яго з усёя сілы.  
— Як яна дзейнічае, гэтая твая атрута?! Гавары, як яна дзейнічае?!  
— Я... я не ведаю! — прахрыпеў юнак. — Ведаю толькі, што не адраэў! Што вельмі цяжка хоць штосьці даказаць... Проста сэрца раптоўна спыняецца... і усё...  
— І усё... — паўтарыў стары і эню трасянуў юнака за адвароты кашулі. — І ты так спакойна пра гэта кажаш?!  
— Я... я... — паўздушана прахрыпеў юнак. — Гэта не я... гэта ўсё яна! Яна, а не я...  
— Слімак! — стары ў трэці раз трасянуў юнака. — Калі ты кахаш, ты павінен яе абараняць... а ты?! А ты усё валіш на жанчыну?!  
— Але ж гэта праўда! — юнак раптам ухліпнуў. — Я не хацеў, адмаўляўся! Я б усё роўна не змог... — Я таксама не змог...  
Адпусціўшы кашулю юнака, стары павольна падшоў да стала.  
— Я пажартаваў!  
— Праўда?!  
Юнак эню заўважыў з падлогі, правёў краем далоні па ішчэ, размазваючы па ёй бруд і слёзы.  
— Вы не рабілі гэтага?  
— Не рабіў, — сказаў стары, думаючы пра нешта сваё. — А ціпер пайшоў прэч!  
Моўчы матлянуўшы галавой, юнак шпарка падаўся да дзвярэй.  
— Стой! Сумку забярай!  
Паслухмяна вярнуўшыся да стала, юнак ухліпнуў сумку.  
— І каб я цябе тут больш не бачыў, зсарадзі!  
Пачакаўшы, пакуль за юнаком зачыняцца дзверы, стары апусціў на табурэт і, уздымуў у кожную руку па шкліню, нейкі час так і трываў іх. Нібыта ўзважваючы...  
— Проста сэрца спыняецца... — прамаўляў ён, эню стаўляючы шкліню на стол. — Сэрца спыняецца, і усё... — стары уздыхнуў і дадаў ціха, ледзь чутна: — Не самы горшы варыянт, далёка не самы горшы...  
І стары ціхенька засмяяўся.  
Чаму ён смяяўся і што азначалі гэтыя, самыя апошнія, ягоныя словы — пра гэта ведаў толькі ён сам...  
— Таму што цябе яна, магчыма, не паслала туды, куды паслала мяне! — сказаў стары. — Яна цябе... — стары энючкі, скрывіўшы рот, дадаў: — паважае...  
Ён эню энючкі, і юнак таксама маўчаў. Доўга маўчаў. І не рухаўся з месца.  
— Ну, чаго чакаеш? — сказаў, нарэшце, стары. — Ідзі! Ды не затрымлівайся там доўга, а то я...  
Ён памаўчаў яшчэ хвілінку і дадаў амаль абіяжыва:  
— А то я адзін усё выпію!...

# Генадзь Аўласенка Памрыты сёння — я заўтра...

ты раз выпіў першым. — Пі, чаго чакаеш?  
— Чога мне ўжо чакаць? — уздыхнуў стары. — Хіба што смерці? Пры гэтым ён нейкі дзіўна паглядзеў на юнака, але той ці то не заўважыў гэтага, ці то проста зрабіў выгляд, што не заўважыў.  
У гэты час ледзь чутна рыпнулі дзверы ў і пакой увайшла маладая жанчына. Убачыўшы яе, юнак адразу ж усючыў з месца, параклуціўшы пры гэтым табурэт.  
— Добры дзень! — павітаўся ён глухім нейкім голасам і, нахліпшыся, узняў табурэт. — А мы воль туг... — Бачу, што вы воль тут... — ціха і без усляякага выразу прагаварыла жанчына, падыходзячы да стала. Пастаяла крыху каля юнака, потым узяла са стала ягоную шкліню.  
— За усё добрае!  
Яна адліла крыху і эню паставіла шкліню на стол.  
— А чаму не змабей? — з нейкай незразумелай інтанацыяй у голасе спытаўся стары. — Грэбуеш?  
Замест адказу жанчына ўважліва падглядзела на старога, потым усміхнулася і нечакана працягнула руку да ягонай шклінякі.  
— Ну, ну! — ажно ўстрывожыўся стары, закрываючы шкліню рукой і для большай надзейнасці падоўваючы яе бліжэй да сябе. — Хоціць з цябе!  
— Таму і не з тваёй! — усё тым жа ціхім невыразным голасам сказала жанчына. — Ды не трасіся ты так, скнар! Я пажартавала!  
Пасля гэтага яна эню выйшла, з усёя сілы лягнуўшы за сабой дзвярыма. Праўда, перад гэтым азірнулася, і уважліва позірк яе на нейкае кароткае імгненне сустрэўся з трывожным позіракам юнака. Паміж

Шкліняк, як гэта ні дзіўна, засталася цэлай. Адскоўнуўшы да стала, і стары, нахліпшыся, спрытна ухліпнуў іх.  
— Налівай! — не сказаў нават, загадаў ён, падоўваючы шкліню да юнака.  
Уздыхнуўшы, той хутка выпіў рэшткі гарэлкі ў шкліню старога. Выйшаў крыху больш за палову.  
— А сабе? — спытаўся стары.  
— Ці ўжо скончылася?  
— Скончылася, — сказаў юнак з уяўным жалем у голасе. — Я толькі дзве і купіў. Думаў, што...  
Не дагаварыўшы, ён энючкі.  
— Думаў, што я звалоўся пасля дзвюх? — закончыў за яго стары. Потым ён паднёс шкліню да вуснаў, пацаў нават піць, але, перадумаўшы, эню паставіў шкліню на стол. — Ці ты штосьці іншае меў на ўвазе?  
Юнак нічога не адказаў.  
— Напэўна, іншае... — ці то запыталына, ці то сцвярджаючы прамовіў стары і, падсунаўшы да сябе шкліню, адліў туды палову гарэлкі са сваёй шклінякі. — Глядзі, як роўна атрымалася! Не адроніць!  
Нейкі час ён моўчы глядзеў на дзве шклінякі з гарэлкай, якія і сапраўды немагчыма было адроніць адну ад адной, потым узняў галаву і зірнуў на юнака з кепска прыхаванай усмешкай.  
— Схадзі на гарод, да гэтай! — не дагаварыўшы, ён энючкі і, памаўчаўшы хвілінку, дадаў: — Можа, у яе самагонка дзе прыхаваная маецца...  
Юнак устаў з са стала, нейкі час стаяў каля яго ў нейкім задумненні.  
— Чаму я? — спытаўся ён у старым голасам, — што адзін з нас...  
— Таму што цябе яна, магчыма, не паслала туды, куды паслала мяне! — сказаў стары. — Яна цябе... — стары энючкі, скрывіўшы рот, дадаў: — паважае...  
Ён эню энючкі, і юнак таксама маўчаў. Доўга маўчаў. І не рухаўся з месца.  
— Ну, чаго чакаеш? — сказаў, нарэшце, стары. — Ідзі! Ды не затрымлівайся там доўга, а то я...  
Ён памаўчаў яшчэ хвілінку і дадаў амаль абіяжыва:  
— А то я адзін усё выпію!...

Юны выпілі амаль адначасова і гэтак жа адначасова паставілі шклінякі на стол.  
— Гэтая твая атрута, як яна дзейнічае? — нечакана спытаўся стары ціхым невыразным голасам.  
— Што?  
Усцуючыся з табурэта, юнак нейкі час моўчы глядзеў на старога.  
— Якая атрута?  
— Тая, што я знайшоў у тваёй сумцы, — усё тым жа невыразным голасам патлумачыў стары. — Сядзь, чаго ўсцуючы!  
Павагаўшыся крыху, юнак сеў.  
— Гэта не атрута! — буркнуў ён, глядзячы кудосьці ўбок. — З чаго ты ўзяў?!  
Стары нічога не адказаў.  
— Гэта... гэта ад алергіі... мне прыспілілі... — дрыжачы голас юнака выдаваў крайнюю ступень ягонай занепакоенасці. — Лекі ад алергіі... а ты што падумаў?!  
— Я так і падумаў! — сказаў стары і, памаўчаўшы крыху, дадаў: — Значыцца, нічога страшнага не адбылося?  
— Нічога страшнага не адбылося... — машынальна паўтарыў юнак, потым да яго дайшоў сапраўды сэнс самай апошняй фразы. — Што ты хачеў гэтым сказаць?  
— Тое толькі, — усё гэтак жа ціха і невыразна прагаварыў стары, — што я ўліў гэтыя твае лекі ў адну са шкліняк. А потым заплюшчыў вочы і пацаў перасоўваюць іх... і перасоўваюць да таго часу, пакуль і сам не забытаўся з гэтымі шклінякамі...  
Ён энючкі і нейкі час моўчы наіраў, як паступова бяле твар юнака.  
— Ты хочаш сказаць, што адзін з нас... — пачаў юнак хрыплым нейкім голасам, — што адзін з нас...  
— Таму што цябе яна, магчыма, не паслала туды, куды паслала мяне! — сказаў стары. — Яна цябе... — стары энючкі, скрывіўшы рот, дадаў: — паважае...  
Ён эню энючкі, і юнак таксама маўчаў. Доўга маўчаў. І не рухаўся з месца.  
— Ну, чаго чакаеш? — сказаў, нарэшце, стары. — Ідзі! Ды не затрымлівайся там доўга, а то я...  
Ён памаўчаў яшчэ хвілінку і дадаў амаль абіяжыва:  
— А то я адзін усё выпію!...

— Ну так, — кінуў галавой стары. — Адзін з нас выпіў гэтыя твае... лекі. Вось я і жадаю ведаць, як яны дзейнічаюць?  
Нічога не адказаўшы, юнак проста глядзеў на старога. З жахам і адначасова з незразумелай надзеяй.  
— Ты проста пажартаваў, так? — прагаварыў ён, нарэшце. — Сапраўды ты нічога такога не рабіў?  
Засунуўшы руку ў кішэню, стары выцягнуў адтуль маленькую шкліню ампулку. Дакладнай, парожня яе рэшткі.  
— Пазнаеш?  
— Ты... ты... — усцуючыўшы з месца, накінуўшыся на старога. — Ды ты проста...  
— Сядзі!  
Таксама усцуючыўшы, стары адштурхнуў ад сябе юнака. Лёгка, без усляякіх намаганняў, але так, што, не ўтрымаўшыся на нагах, той грывнуўся на падлогу.  
— Шчанок!  
Нахліпшыся над юнаком і ухапіўшы яго за адвароты кашулі, стары нейкі час моўчы глядзеў у белы, нібыта абцярушаны мелам твар юнака. Потым страсянуў яго з усёя сілы.  
— Як яна дзейнічае, гэтая твая атрута?! Гавары, як яна дзейнічае?!  
— Я... я не ведаю! — прахрыпеў юнак. — Ведаю толькі, што не адраэў! Што вельмі цяжка хоць штосьці даказаць... Проста сэрца раптоўна спыняецца... і усё...  
— І усё... — паўтарыў стары і эню трасянуў юнака за адвароты кашулі. — І ты так спакойна пра гэта кажаш?!  
— Я... я... — паўздушана прахрыпеў юнак. — Гэта не я... гэта ўсё яна! Яна, а не я...  
— Слімак! — стары ў трэці раз трасянуў юнака. — Калі ты кахаш, ты павінен яе абараняць... а ты?! А ты усё валіш на жанчыну?!  
— Але ж гэта праўда! — юнак раптам ухліпнуў. — Я не хацеў, адмаўляўся! Я б усё роўна не змог... — Я таксама не змог...  
Адпусціўшы кашулю юнака, стары павольна падшоў да стала.  
— Я пажартаваў!  
— Праўда?!  
Юнак эню заўважыў з падлогі, правёў краем далоні па ішчэ, размазваючы па ёй бруд і слёзы.  
— Вы не рабілі гэтага?  
— Не рабіў, — сказаў стары, думаючы пра нешта сваё. — А ціпер пайшоў прэч!  
Моўчы матлянуўшы галавой, юнак шпарка падаўся да дзвярэй.  
— Стой! Сумку забярай!  
Паслухмяна вярнуўшыся да стала, юнак ухліпнуў сумку.  
— І каб я цябе тут больш не бачыў, зсарадзі!  
Пачакаўшы, пакуль за юнаком зачыняцца дзверы, стары апусціў на табурэт і, уздымуў у кожную руку па шкліню, нейкі час так і трываў іх. Нібыта ўзважваючы...  
— Проста сэрца спыняецца... — прамаўляў ён, эню стаўляючы шкліню на стол. — Сэрца спыняецца, і усё... — стары уздыхнуў і дадаў ціха, ледзь чутна: — Не самы горшы варыянт, далёка не самы горшы...  
І стары ціхенька засмяяўся.  
Чаму ён смяяўся і што азначалі гэтыя, самыя апошнія, ягоныя словы — пра гэта ведаў толькі ён сам...  
— Таму што цябе яна, магчыма, не паслала туды, куды паслала мяне! — сказаў стары. — Яна цябе... — стары энючкі, скрывіўшы рот, дадаў: — паважае...  
Ён эню энючкі, і юнак таксама маўчаў. Доўга маўчаў. І не рухаўся з месца.  
— Ну, чаго чакаеш? — сказаў, нарэшце, стары. — Ідзі! Ды не затрымлівайся там доўга, а то я...  
Ён памаўчаў яшчэ хвілінку і дадаў амаль абіяжыва:  
— А то я адзін усё выпію!...

# ПАСЯБРУЙЦЕ З ГАЛАВОЙ

## Як эфектыўна дапамагчы сабе пры галаўным болі?

«Няма нічога горш, калі баліць галава», — кажуць многія жанчыны. І сапраўды, гэты боль не днае нічога рабіць. І ніяк не атрымліваецца яго прагнаваць. Таму многія з нас пры першых жа сімптомах імкнучы знайсці выратаванне.



**ПРЫЧЫНЫ**  
Жанчыны адчуваюць галаўняны болі адначасова частцей, чым мужчыны. У іх адбываюцца пастаянныя змены ўзроўню эстрагенаў, што з'яўляецца паказчыкам розных змяненняў менструальнага цыкла. Галаўняны болі частцей назаіраюцца ў перыяд авуляцыі, у перадменструальны перыяд, у момант самой менструацыі. Пазнаўчыцеся за сабой: калі галаўняны болі ў вас прыходзяць на гэты перыяды, то яны звязаны са зменнай узроўню гармонаў. Адзначаючы ў дзёніку дні, калі вас муцаў болі, параўноўвайце з календаром месячных, і пасля 3 месяцаў назіраючы вы атрымаеце дакладны адказ, ці звязаны вашы галаўняны болі з менструальным цыклам.  
Акрамя таго, урачы, якія вывучаюць галаўняны болі, кажучы аб прадуктах-правакатарах для галаўнога болю. Такімі з'яўляюцца: чырвоное віно, сыры, прадукты, якія ўтрымліваюць кафэін, кансерваваныя прадукты. Грыбчынай моцна стаяць станы напружы, вялікай разумовай напружы. Часам галаўняны болі — гэта следства іншых захворванняў, такіх, як карысць, хваробы зубоў і дзяснаў, пагаршэнне зроку, ліхаманкавыя станы, прастуды.

**АСАБЛІВАСЦІ**  
У асноўным, адраэніваюць два віды галаўных болю у жанчын: мігрэнь і мышачны напружанні (спазмы). Стан напружана адзначаецца моцным ціскам на заднюю частку галавы. Гэты боль хоць і значны, але не «выключае» жанчыну з жыцця. Які правіла, з такім болем можна працягваць працаваць. Гэты болі доўжацца не больш за пару гадзін.  
Мігрэнь жа — больш пакулітыя станы: гэта цягнуць, нычючыя болі, звычайна з аднаго боку лёу, суправаджаюцца мляносцю, часам ванітамі. Мігрэнь доўжацца ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён! Ад 5 да 10% жанчын, якія пакутуюць ад мігрэнь, як кажуць спецыялісты, маюць асабліва яркую і рэзка выражанаю аўру.  
Жанчыны, якіх мы называем працаголікамі, часцей пакутуюць ад прыступу болю. Дрэжны сон, ранні пад'ём у працоўны дні, доўгі сон па выхадных — гэтыя звычкі жанчын, якія працуюць, правакуюць мігрэнь.

**ЯК ДАПАМАГЧЫ**  
Многія жанчыны маюць у сумачцы парацетамол, аспірын або анальгін, і гэта ім дапамагае. Аднак таблеткі паказаны не ўсім, не заўсёды, да таго ж, нават дактары кажуць, што дапамога без медыкаменту становіцца ўсё важнейшай у наш час, калі мы і так нашлігаваны хіміяй і сінтэтычнымі прэпаратамі. Таму варта спрабаваць некаторыя з простых спосабаў пазбягання ад галаўнога болю:  
● **Масаж галавы.** Змясціце вялікія пальцы рук на цэнтры скронюў. Масажуіце кругавымі рухамі пры самых першых сімптомах галаўнога болю, то можна хутка прадухіліць яго.  
● **Гарачая ванна.** Гэта можа дапамагчы вашым мышцам расслабіцца.  
● **Візуалізацыя.** Уявіце свой боль, як нябачную хустку, якая звязана вакол галавы. Мыслена развязаіце гэты боль, спрабуйце адчуць, як боль сыходзіць.

● **Калі галаўны боль выкліканы прастудай,** то часта дзейнае сагрэць шыю. Зрабіце сгравальны кампрэс або намажце сгравальнай маззю заднюю частку шыі.  
● **Для мігрэнь — мароз.** Калі мігрэнь суправаджаеца невялікім жарам (вы быццам адчуваеце, што галава «гарыць»), то холад «працуе» лепш, чым цяпло. Пакладзіце ў цылафанавы пакет лёд, загарніце гэта ў ручнік — і воль вам проты астуджальны кампрэс. Можна пастаянна трымаць у халадзільніку мяшок з гарохам або рысам, які можна таксама выкарыстаць у якасці кампрэсу на лоб.  
● **Пальчыце ў цёмным пакоі.** Гэта парада для тых, хто пакутуе на мігрэнь. Ляжце ў цёмным і ціхім памяшканні, пальчыце гадзіну ці больш, адчуеце палгачэнне.  
● **Перакуцы.** Часам галаўны болі — гэта прыкмета гладу, крыві не хапае цукру. Перад тым, як прыняць таблетку, успомніце, ці ў апошні раз вы елі. Магчыма, гэта было даўно, таму перакус дапаможа справіцца з

шэсці месяцаў до падачы заяўлення на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовою состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовою организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;  
доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя;  
**индивидуальным предпринимателям:** копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя;  
**иностранным гражданам или лицом без гражданства** — документ о финансовою состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовою организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;  
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем) — доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;  
при подаче документов заявителем (его представителем) представлять документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия;  
**физическим лицам — гражданам Республики Беларусь, физическим лицам — иностранннм гражданам:** документ, удостоверяющий личность. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполняющие все требования, допускаются к

участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано.  
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену.  
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником аукциона, предмет торгов по решению аукционной комиссии продается этому лицу при его согласии (далее — лицо, приравненное к победителю аукциона) по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.  
До подписания договора купли-продажи победителем аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней, не считая дня проведения аукциона, обязан в соответствии со счетом-фактурой возместить организатору аукциона фактические затраты на его организацию и проведение. Договор купли-продажи заключается Продавцом и победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.  
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов осуществляется победителем (лицом, приравненным к победителю аукциона) в установленном порядке.  
Условия оплаты — разовый платеж.  
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов.  
Заявки принимаются ежедневно со «2» июня 2011 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 411. Последний день приема заявок — «1» июля 2011 года. Заключительная регистрация участников аукциона «4» июля 2011 года с 14 до 15 часов.  
**Контактные телефоны: г. Могилев (0222) 22 21 78, 22 00 89.**

### Факт

#### ГОНКИ НА ДЖЫПАХ

Па балоце пройдзе траса карусельной гонкі другога этапу чэмпіянату Беларусі па джып-трылях. Арганізатары паведамілі, што больш за 20 экіпажаў прымуць удзел у экстрэмальных гонках. Сэлецы саборніцтва будучы праходзіць у суботу і нядзелю на новай трасе на ўскраіне Гомеля. Разнапланаванае пакрыццё, у тым ліку пясок, граэ, цвёрдая глеба па траве, водныя перашкоды, а таксама баталі аднаго з адным, з эмоцыямі і трасай чакаюць аматараў прыгрод на джыпах. Удзел, паводле правілаў, могуць прыняць усе ахвотныя на стандартных пазадарожніках. Праўда, у асобным ад спартсменў заліку. Да старту дзюкаючы і ўладальнікаў квадрацыклаў. Дарэчы, паркоўка і праход на саборніцтва бясплатныя.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

#### ПЛАЦІЦЕ ГРОШЫ З КАМФОРТАМ

У ЦЭНТРЫ МАГІЛЁВА АДКРЫЮЦЯ НОВЫ РАЗЛІКОВА-КАСАВЫ ЦЭНТР. Магілёўскі РКЦ № 1 пераехаў у сучаснае і камфортнае памяшканне. Спецыялісты абяцаюць, што са знешнім выглядам палітыкаў і якасць абслугоўвання насельніцтва. Тут цяпер можна аплаціць «жыроўку» і атрымаць любую кансультацыю.  
— У гэтым і палігас асноўная функцыя РКЦ: растлумачыць чалавеку, куды ён выдаткоўвае кожны свой рубель, які плаціцца на вятніцкі, — сказаў на ўрачыстым адкрыцці старшыня Магілёўскага гарвыканкама Станіслаў Барадукаў.  
З адкрыццём абноўленага РКЦ № 1, паведамілі ў цэнтры гарадскіх інфармацыйных сістэм, стала дзейнічаць аб'яднаная сістэма імгненнага плацяжы. Прычым у базе — больш за 350 правадыраў, у тым ліку і з іншых беларускіх рэгіёнаў. Напрыклад, калі дзіця вучыцца ў Мінску, то заплаціць за яго вучобу цяпер можна і ў Магілёве. Зручна, камфортна. Толькі плаціце.

Ілона ІВАНОВА.

#### САМАЛЁТ «ТАРМАЗНУЛІ»

На прапускным пункце «Варшаўскі мост» звярнулі увагу на «Мерседэс», на якім мінскі кіроўца вёз груз з Польшчы. А як было не звярнуць увагу, калі ўзровень радыяцыйнага празувальнасці нормы ў 90 разоў! Акрамя гэтага, на груз — а ім аказаліся лёгкатарны самалёт — не было дакументаў.  
У выніку «Мерседэс» з грузам застаўся на тым баку мякы.

#### БУДЗЕМ ПАЛІЦЕ САМІ

У цягніку «Брэст—Малашэвічы» мытнікі знайшлі цыгарэты, які былі схаваны пад вугалею, а праз дзень у цягніку на гэтым жа маршруце, пад рухой эню былі знойдзены тытунёвыя вырабы.  
5 тысяч пакач цыгарэт у Польшчы не атрымаюць: «нічыйны» тавар канфіскаваны.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

#### АДДАЙ МІЛЬЁН!

Прыватнае прадпрыемства ў Магілёве аштрафавалі на 30 базавых вельчын за паружэнне правілаў гандлю і аказання паслуг насельніцтву.  
Як паведаміў начальнік арганізацыйна-інспектарскага аддзела УДФР КДК па Магілёўскай вобласці Аляксандр Шаройкін, падчас сумеснага рейду з падатковай інспекцыяй канфіскаваны нелегальныя тканіны, гатовыя вырабы — змяняе адзене, а таксама фурнітура, на суму 200 мільёнаў рублёў. Знаходжанне гэтых рэча



**М**енавіта са знаёмства з маладым плодowym садом, які раскінуўся каля вёскі Яркава на плошчы 91 гектар, і пачалася на гэты раз наша экскурсія па гаспадарцы (удакладнім: у «Ждановічах» давялося бачыць неаднойчы). І, напэўна, невыпадкова нас прывялі спачатку менавіта сюды, у малады сад — найнававы, з тым, каб у адразу ацанілі незвычайнае харавство усёй адпаведнай карціны. А малады сад «Ждановічаў» проста буйная свая беларужавая квецення, маладыя плодывыя дрэўцы, якія выстраіліся роўнымі прыгожымі радкамі, напэўналі ўсё навокал непаўторным водарам...

— Гэта толькі частка нашага саду, — удакладніў начальнік цэха сававодства агракамбіната Аляксандр Болдзісаў, — а яшчэ 131 гектар знаходзіцца ў іншым месцы. Усяго ж у ім налічваецца цяпер больш за 250 тысяч плодывыя дрэўцаў — яблыні і грушы. Ды яшчэ на 50 гектарах вырошчваем клубніцы, чорныя парэчкі, чарнаплодную рабіню...

Малады сад быў адасоблены ад навакольнай мясцовасці шчыльнымі прысадзімі з высокіх дрэў, што, адпаведна, стварае ў ім свой, унутраны мікраклімат, абараняе ад моцных вятроў; у садзе нястомна працавала влізная армія пчол (тут жа размясцілася платформа з мноствам пчаліных домікаў на ёй), а таксама чмялёў...

— Звычайна сад апыляюць пчолы, а мы сёлета ўпершыню прыцягнулі да гэтай справы і чмялёў, якіх спецыяльна выводзяць у лабараторыі агракамбіната для яго цяпліцы, — расказаў Аляксандр Болдзісаў. — Змайстравалі для чмяліных сям'яў спецыяльныя домікі, размясцілі іх па перыметры саду...

Чмялі, як удакладніў ужо «галюны» чмялявод агракамбіната, начальнік цэха чмяляводства Іван Клімко, у 5 разоў больш праца-



здольныя за пчол. Пры гэтым яны могуць працаваць і пры адносна нізкіх тэмпературах, і нават пры невялікім дажджыку. «А добрае апыленне — галоўны залог добрага ўраджая».

Гэта, аднак, ніколі не выключыць ўсіх неабходных працэдур па доглядзе саду, ад якіх не ў меншай ступені залежыць той жа ўраджай. Сяў падрыхтаваў Аляксандр Болдзісаў, яго, дарчы, у агракамбінатце ахарактарызавалі як аднаго з найлепшых савадоўцаў рэспублікі, найбольшае значэнне пры гэтым маюць рэгулярныя і своєчасовыя апрацоўкі плодывых дрэў у мэтах іх абароны ад розных шкоднікаў і грыбковых захворванняў. У маладым садзе прадпрыемства пачынаюць «займацца» гэтую абарону, калі яшчэ не распусціліся пупышкі, а за ўвесь сезон праводзяць да 12—14 апрацовак. У абсалютнай большасці выпадкаў — усё гэта барацьба супраць паршы, з якой, дарчы, бярыцца і та ж, даволі часта ў нашых садах, гніль плоду. Вядома, барацьба гэта — вымушаная, але

калі не весці яе, можна застацца ўвогуле без ураджая. «Нам патрэбен тавар, і менавіта якасны тавар», — падкрэсліваў Аляксандр Болдзісаў.

Ужо летася ў маладым садзе «Ждановічаў» знілі з першых 5 гектараў, якія ўпершыню пачалі тут пладавіць, каля 92 тон яблыкаў і 27 тон грушы. А сёлета ў агракамбінатце чакаюць больш важкі ўраджай. «На добры ўраджай працавала выключна ўсё, чаго б толькі душа магла жадаць», — казаў Аляксандр Болдзісаў. А ў прыватнасці, тут мяркуюць атрымаць, «па мінімуме», ужо з 25 гектараў саду, 250 тон плоду — яблыкаў і грушы, ды яшчэ каля 150 тон ягад са сваіх клубнічна-кустарніковых плантацыяў.

Як асабліва падкрэсліваў Аляксандр Болдзісаў, губернатарам Мінскай вобласці перад калектывам пастаўлена наступная задача: разбіць сад на плошчы 300 гектараў. Нагадаем: тут ужо маюць больш за 200 гектараў плодывых насаджэнняў, і менавіта сёлета намяцілі выйсці на «поўную праграму». У выніку сад агракамбіната стане адным з найбольш буйных у краіне, што, вядома ж, толькі на радасць спажывацям, і асабліва — мінчанам, на стол якіх у пер-

шую чаргу і патрапяць ждановіцкія яблыкі і грушы. А ўжо да 2015 года тут мяркуюць здамаць плоду да 15000 тон. У планах агракамбіната і ўзвядзенне свайго сучаснага пладавыя сада.

І яшчэ варта зазначыць: савадоўцы агракамбіната разам з доглядам свайго маладога саду таксама актыўна займаюцца вырошчваннем саджанцаў плодывых дрэў і ягаднікаў. Вядома, гэтыя саджанцы прызначаны ў асноўным для сябе, для свайго ж саду, а разам з тым, іх могуць купіць і савадоўцы-аматары. І нават могуць купіць менавіта цяпер. І вядома, якая іх абарона ад розных шкоднікаў і грыбковых захворванняў. У маладым садзе прадпрыемства пачынаюць «займацца» гэтую абарону, калі яшчэ не распусціліся пупышкі, а за ўвесь сезон праводзяць да 12—14 апрацовак. У абсалютнай большасці выпадкаў — усё гэта барацьба супраць паршы, з якой, дарчы, бярыцца і та ж, даволі часта ў нашых садах, гніль плоду. Вядома, барацьба гэта — вымушаная, але

У сельскага працаўніка амаль не бывае часу на адпачынак. Той сельскагаспадарчы сезон, які звычайна маюць на ўвазе, па сутнасці — бясконцы, доўжыцца ў яго нават зімой, калі ён пачынае актыўна рыхтавацца да закладвання новага ўраджая. А пачалося лета — трэба ўвогуле забыцца пра тыя ж адпачынікі... Так казалі ў агракамбінатце «Ждановічы» падчас яго наведвання. «А лета, бачыце, ужо пачалося, а разам з ім прыйшоў і клопат пра нарыхтоўку кармоў», — казаў, у прыватнасці, намеснік начальніка цэха раслінаводства агракамбіната «Ждановічы» Пётр Навумчык.

Клопат Пятра Навумчыка добра зразумелы: вытворчасць малака — адзін з асноўных кірункаў дзейнасці агракамбіната. Адрознівае абазначым іх. «Ждановічы» ў першую чаргу добра вядомыя сваімі цяплічнымі памідорамі і агуркамі; тут таксама актыўна займаюцца вырошчваннем іншых гароднінных культур у адкрытым грунце (сваімі капустай, сталовымі буракамі, мorkвай яны забяспечваюць сталічны гандаль практычна круглы год); спецыялізуюцца тут і на вырошчванні збожжавых культур, цукровых буракоў, бульбы. Такія, нагадаем, асноўныя кірункі. Але апошнім часам у «Ждановічах» вельмі настойліва заяўляе пра сябе і новы кірунак — сававодства.

## Агракамбінат «Ждановічы»

# «ЖДАНОВІЧЫ» РАЗВІВАЮЦА, ПАШЫРАЮЦЬ КОЛА СВАЁЙ ДЗЕЙНАСЦІ




сней у сваім садзе з вясеннімі пасадкамі плодывых дрэўцаў, то яшчэ і не зусім спазніўся.

Вядома ж, падчас наведвання «Ждановічаў» мы не маглі не пабыць у цяпліцы агракамбіната — гэтай, па сваіх валавых паказчыках, па сутнасці, найбольш маштабнай тут вытворчасці: 55 працэнтаў складае цяплічная прадукцыя ў агульным вале прадпрыемства; пры гэтым доля «Ждановічаў» у яе агульнарэспубліканскай вытворчасці — больш за 16 працэнтаў. Увогуле, «Ждановічы» кормяць сваёй цяплічнай прадукцыяй не толькі Мінск, але і іншыя рэгіёны краіны; добра ведаюць гэту прадукцыю і ў

Маскве, Санкт-Пецярбургу і іншых расійскіх гарадах. Вырошчваюць у «Ждановічах», на цяплічнай плошчы, якая складае амаль 26 гектараў, агуркі, памідоры, баклажаны, перцы, але найбольшую плошчу тут займаюць памідоры — 19,5 га.

У прыватнасці, мы наведвалі новы буйны цяплічны комплекс агракамбіната «Багатырова», акрамя якой і вырошчваюць выключна ягаднікі. Адрознівае ж значымым, у складках комплексу было практычна пуста. І гэта нягледзячы на тое, за-



што сёлета не такая ўжо і танная цяплічная прадукцыя, пра што мы і казалі намесніку начальніка планова-эканамічнай службы Тамары Ільіной, якая суправаджала нас па агракамбінатце. Атрымліваецца, адзначаная сітуацыя як быццам і не датычыць ждановіцкіх памідораў...

— А мы не імкнуліся і не імкнёмся, так бы мовіць, скарыстаць момант і загнуць цану, — адказала яна. — У рэспубліцы 25 цяплічных гаспадарак — мы па цане на памідоры — дванадцятая, па цане на агуркі — яшчэ далей...

Карацей кажучы, ужо зразумела тое, што масавы спажывец паважжа ждановіцкую цяплічную прадукцыю. Прычым, асабліва падкрэсліў, паважжае яе да добраў ужо і ў расадні, на яе папулярнасць у пэўнай меры ўплывае і цэнавы фактар. Сёння, каб набыць ждановіцкі памідор, заўсёды існуе чарга (вядома, сярэд аптовых пакупнікоў), прычым заўважым, у адносінах да папярэдняга года, пласкуюць і цяпер. Што гэтаму садзейнічае? Прычым будзем улічваць, што, напрыклад, такіх рэзерваў, якіх строга захоўванне неабходна мікраклімату ў цяпліцах, камп'ютарнае кіраванне ўсім працэсам і некаторыя іншыя — зады-



ураджай далі цукровыя буракі, якія ўжо на працягу многіх гадоў з'яўляюцца тут традыцыйнай культурай. Іх, у прыватнасці, адрэвалі на цукровы камбінат каля 31700 тон, роз іх валу адносна папярэдняга года склаў 138 працэнтаў. Вельмі добры ўраджай знілі ў «Ждановічах» на ўборцы гародніны: напрыклад, мorkвы атрымалі больш чым па 400 цэнтнераў з гектара.

Аднак гэты год стаў ужо набыткам гісторыі. Тым не менш варта звярнуць асобную ўвагу на адзін з яго паказчыкаў. У «Ждановічах» летася экспартавалі сваёй прадукцыі на 2656 тысяч долараў, прычым роз экспарту адносна папярэдняга года склаў тут ажні 391,7 працэн-

— Сёння само жыццё, эканамічная логіка дыктуюць: трэба развівацца далей, не спыняцца на тым, чаго дасягнулі. Бесперапыннае развіццё — гэта надзейны залог далейшага прагрэсу, — падкрэслівае генеральны дырэктар агракамбіната «Ждановічы» Рыгор Чуйко.

— А ўвогуле, магчыма і ў цэлым сельскагаспадарчай вытворчасці нашай краіны — неаблага. Значыць, як бы ні складалася сітуацыя, забяспечыць сябе, нашу краіну прадуктамі харчавання заўсёды зможам.

Іван БАРАНОЎСКИ.  
УНП 600049705.

та. А імпартавалі ўсяго на 569,5 тысячы долараў. Вось бы ўсім мець такое ж сальда экспарту—імпарту, і тых жа праблем з валютай ды з курсамі ў краіне не было б.

І яшчэ варта засяродзіць увагу на адным моманце. У аснове экспарту «Ждановічаў» ляжыць, вядома ж, цяплічная прадукцыя. А яшчэ — бульба, пра якую некалькі разоў у некаторых іншых гаспадарках. А бульба, між тым, прынесла добрую рэнтабельнасць. Вядома, трэба пры гэтым мець у дачыненні да ўраджайнасці. У «Ждановічах» сабралі яе з 200 гектараў па 300 цэнтнераў з гектара, а на асобных участках мелі нават па 450 цэнтнераў.

«Ждановічы» развіваюцца далей, пашыраюць кола сваёй дзейнасці. Па дарозе да цяпліцы «Багатырова» можна пабачыць карціну маштабных землярынных работ: тут, на плошчы 5,2 га, закладаецца цяпліца па вырошчванні руж. Ужо ў іншым месцы, у Дзяржынскім раёне (а палеткі «Ждановічаў», варта нагадаць, раскінулі ў двух раёнах — Мінскім і Дзяржынскім) закладаецца буйны свінакомплекс на 24 тысячы гадоў. Агракамбінат, такім чынам, не толькі нарошчвае аб'ёмы свайго жывёлагадоўчай прадукцыі, але і пашырае сваю спецыялізацыю. У планах калектыву — і ўзвядзенне свайго мяскампіната.



У «Ждановічах» прыступаюць і да будаўніцтва свайго камбикормавага цэха, неабходнага для выдаражчвання свайго мяскампіната.


У «Ждановічах» прыступаюць і да будаўніцтва свайго камбикормавага цэха, неабходнага для выдаражчвання свайго мяскампіната.

На здымках:  
1. Старшы майстар брыгады № 3 Аляксандр АСТАПЕНКА задавалены: памідоры хутка набіраюць вагу.  
2. У царстве памідораў.  
3. Старшы майстар Юлія СЯЧКО.  
4. Начальнік цэха савадоўства Аляксандр БОЛДЗІСАЎ.  
5. Яблыньні гатунку «Поспех» гадуюцца кожная ў індывідуальным пластама-савым вядзерцы. Дглядае іх арано-хімік Сяргей КЛІМАУЧО.  
6. Пчаліны «дэсант» размясціўся побач з кейтнёчыным садом.  
7. Намеснік генеральнага дырэктара Святлана ВЯЛКОВА кажа: «Каб паспяхова выканаць прагнозы паказчыкаў, трэба развівацца далей».  
8. У Наталлі СУШЫНСКАЙ і яе сябровак гарачы час — збор ураджая.  
9. Трактарыст Валерый КАВУНОЎ у гэты дні працуе на зялёнай кавалцы.  
10. Намеснік начальніка цэха раслінаводства па кормавытворчасці Пётр НАВУМЧЫК.  
11. Жывёлавод Алена ГАРУНОВІЧ на ўчастку, дзе ў спецыяльных доміках гадуюцца маленькія цяляты.  
12. Брыгадзір МФ «Табары» Тацяна ЛЫСОВА.  
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Ужо даўно падвядзены вынікі леташняга сельскагаспадарчага года, зроблены адпаведныя аналізы. Як заўсёды, неаблагім аказаўся гэты год для агракамбіната. Хоць трохі менш атрымалі, чым разлічвалі, збожжавых, затое вельмі добры

1 Чэрвеня. Сёння можаце смела накіроўвацца да цырульніка. Зробленая сёння стрыжка зменіць да лепшага ўсё ваша жыццё. У бліжэйшыя месяцы пачнуць адбывацца становучыя змены ў асабістым жыцці, кар'еры і стане здароўя.

18 чэрвеня. Сёння лепш устрымацца ад стрыжкі, бо могуць узнікнуць праблемы ў розных галінах жыцця. Негатыўныя звычкі і заганы правяцца ў поўнай меры, узрасце цяга да алкаголю, а магчыма і кантраляваць свае эмоцыі, надварот, зменшыцца.



Чэрвень не гуляе — ураджай люляе

Парыжанты! 1. «Але ... — пачатак лету. \ О, колкі ў ім яшчэ прывету!». 2. Пазмы Якуба Коласа «Новая зямля». 3. Кустовая расліна, якая цвіце ў чэрвені белымі кветкамі. 8. Невялікае судна. 9. Каму што, а курыцы ... (прык.). 11. «... ты, ... прыгожа — квіцтае». 3 верша Янкі Купалы «Лета». 11. Тое, што і вясілё. (Дзе ... там хлеба крошка (прык.)). 13. Багнія ляліца. 16. Бабовая расліна. 17. Наскамае з тонкай «талі» доўга. 19. Званок, на які прыходзіцца апошняе дэкада чэрвеня. 20. Урачысты вярш. 28. Не чакай з ... дараванага хлеба (прык.). 24. «Будзе тут ... \ Будзе тут рабінка». 3 верша Я. Купалы «Перад Сёмухай». (Сёлета Сёмуха, ці Тройца, адзначаецца 12 чэрвеня).

Формула шчасця — дробязі 35 усмешак у гадзіну

Ох, ужо гэтыя навукоўцы! Ім абвяскова трэба растлумачыць самую невытлумачальную рэч! Навуковы падыход — лепшы шлях да шчасця ў каханні, сцвярджае The Daily Mail услед за Эндру Трызам, аўтарам новай кнігі «Расшыфруйце кода кахання» (Decoding Love by Andrew Trees).

Як загарварыць з незнаёмым мужчынам? Кожная дама, якая сябе хоць трохі паважае, ведае: нельга падыходзіць да яго першай. Патэрныя невербальныя сігналы. Паводле звестак Трыза, найбольш эфектыўныя шматроўныя позіркы, якія абвяскова суправаджаюцца ўсмешкай. Прычым мужчыны часцей за ўсё падыходзілі знаёміцца не з самымі прыгожымі жанчынамі, а з тымі, хто найбольш часта пасылаў сігналы, выяўляў псіхолог Моніка Мур, даследуючы механізмы флірту. Больш за 35 сігналаў у гадзіну ў сярэднім даюць больш за чатыры новыя знаёмствы.

Шанцы павялічае і губная памада: «...калі ў жанчыны нафарбаваныя вусны, мужчыны на першым уражанні ацэньваюць яе прывабнасць на шмат вышэй».

Яшчэ адзін механізм спакушэння выявіў амерыканскі псіхолог Джэры Мілер, вывучаючы працу стрытытэра. Сума чаявых ад тыдня да тыдня моцна мяняецца, прычым у залежнасці ад фазы цыкла авуляцыі. У «крытычныя дні» танчорака заробляе ў сярэднім 22 фунты ў гадзіну, у прамежкавым стане — у сярэднім 32 фунты, а ў перыяд авуляцыі — цэлы 45 фунтаў! Аказалася таксама, што супрацьзачаткавыя таблеткі — вораг чаявых (і сэксгаілынасці): яны зніжаюць суму чаявых на 10 фунтаў у гадзіну ў сярэднім. Цікава, што жанчыны ў перыяд авуляцыі знаходзяць больш прывабнымі і мужчыны, якія бачаць іх проста на фатаграфіях: няўлоўна мяняецца колер вуснаў, шырыня зэрнакі і колер твару.

Наўрымлівае Трыза таксама высветліў, які гарантэава адштурхнуць патэнцыйнага партнёра: трэба адказаць на тэлефонныя званкі падчас спаткання ў рэстаране, грубіць афіцыянтам, не змаўкаючы гаварыць пра сябе, распавядаць пра былых каханак, разважаць пра сваю вагу або распавядаць пра сваю карговую дзіву.

Закаханасць дзейнічае на мозг дзіўна, адзначае Трыза. Ubачыць кахана чалавек — усё роўна што прыняць наркаты: актыўна ўключаюцца адны і тыя ж аддзелы мозга. Арганізм закаханага таксама выдзяляе гармон аксіцытан, які згаджавае ранейшыя сувязі ў мозгу, каб новае пацук магло выдзеццё ранейшае.

Табліца з назвамі неспрыяльных дні і гадзіны ў чэрвені. Уключае дні з 5-га па 16-е і з 18-га па 30-е чэрвеня з пачатковым і канцавым часам.

СА «Звяздой» — па жыцці!

Табліца падпіска на 2-е паўгоддзе 2011 года паўгоддзе праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях). Уключае індекс, месяц, квартал і паўгоддзе з коштамі для розных катэгорыяў чытацкага аб'яднання.

Табліца падпіска «Да запатрабавання» праз кіёўскі РУП «Белпошта». Уключае індекс, месяц, квартал і паўгоддзе з коштамі для розных катэгорыяў чытацкага аб'яднання.

Табліца падпіска «Да запатрабавання» праз кіёўскі РУП «Белсаюздрук». Уключае індекс, месяц, квартал і паўгоддзе з коштамі для розных катэгорыяў чытацкага аб'яднання.

Заставайцеся з намі!

Целы прыгажунь упрыгожаць малюнкамі

На беразе возера Лосвіда — папулярным месцы адпачываюць, што знаходзіцца недалёка ад Віцебска, пройдзе воднаспартыўнае свята, якое арганізуе праектны ўдзел горада Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Мерапрыемства стала традыцыйным, але кожны год энтузіясты шукаюць новыя падыходы ў яго правядзенні.

У рамках фестывалю правядуць самыя розныя спаборніцтвы на вадзе і зямлі, конкурсы самадзейнасці, кухараў. Безумоўна, вельмі відэацікавы стане конкурс бодзі-арт — роспіс па целе. Сяда, прысвечана чарговай гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, пройдзе на працягу трох дзён (10—12 чэрвеня).

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Казкі для дарослых

...СЁННЯ ў іх трохкакаевай кватэры жылі розныя чужыя людзі. Былія ж гаспадары (дакладна, гаспадыні) раз'ехаліся ў розныя бакі, каб, крый Божа, не сустрэцца як-небудзь выпадкова ў транспарце. Цяпер Таццяна Андрэўна дабраецца са сваёй мікраёнава да працы не менш за гадзіну, з трыма перасадкамі. А яе дачка Алена паднімаецца а палове шостаў, каб з іншага канца горада завезці маленькую Анечку ў дзіцячы садок, які раней знаходзіўся пад бокам. Ніякіх кантактаў паміж Таццянай Андрэўнай і ўнучкай таксама не адбываецца і ў бліжэйшы час не прадабачыцца. Як і ўсе нармальныя дзеці, Аня сумуе па бабুলі і ніяк не можа зразумець, чаму тая не прыязджае і чаму ў апошні час мама стала такой дзіўнай — то злучацца з-за кожнай дробязі, раздражанаецца і крычыць, то лашчыцца без прычыны, то плача...

Сваіх адносін з Таццянай Андрэўнай Алена не хавае: «Не хачу пра яе чуць!». Таму і збегла, каб кожны дзень не нагадваць сабе пра тое, што здарылася, не бачыць гэты дагледжаны, прыгожы, не па ўзросце малады твар — твар яе маці.

Для Алены яна заўсёды была «жанчынай за сорака», магчыма, больш падцягнутай і стройнай, больш усмешлівай і энергічнай за сваіх аднагодак... Алена ведала, які ўмеў і прафесійна маскірава маці маршчынкы пад вачыма, якія намаганнаў каштуе ёй хоць і акружэння, але вельмі ладная (нічога лішняга) фігура, колкі гадзін у месяц траціць яна на цырульнік, камсетала і масажыстку... Да ўсяго гэтага Алена ставілася з лёгкай іроніяй, адчуваючы перавагу маладой жанчыны, якой аналагічныя вынікі даваліся самі сабой, без дадатковых сродкаў. Упершыню яна прымуціла сабе аб'ектыўна паглядзець на маці год таму... І убачыла жанчыну, якая ў свае сорака чатыры выглядае на трыццаць пяць, мае не толькі лёгкую паходку і раскаваныя манеры, але і яшчэ нешта таёкае, з-за чаго з ёю было добра і ўтульна... На халь, «прасвятленне» прыйшло да Алены занадта позна — яго нічога нельга было ні паправіць, ні павернуць назад...

...Яны заўсёды ставіліся адна да адной з разумай долай гумару, смеючыся з таго, што ў іхных сем'ях, магчыма, было прадметам сур'ёзных абмеркаванняў. Аленчыны «доймак» па дакладных навуках ніколі не ўзводзіліся ў ранг трагедыі. Праглядваючы дзёнік дачкі, Таццяна Андрэўна падсцкала плячымі: «Вось не думала, што ты ў мяне не здольная рашыць элементарнае ўраўненне...» Дзверы ў іх доме не зачыняліся для сяброў дачкі, але Таццяна Андрэўна нікому не рабіла заўваг, не скардзілася на галаўны боль, не прасіла зрабіць музыку цішы. Яна ішла на кухню, адчыняла халадзільнік і «выдумляла» для гэсцей бутэрроды з усяго, што можна было з'есці...

Да самой Таццяны Андрэўны ніхто ніколі не прыходзіў. У Аленчыны сябравалі брата і дачка фікс — выдзецца Таццяну Андрэўну замуж ці хоць бы пазнаёміць яе з кім-небудзь прыстойным, сур'ёзным, «запакананым» удаючом: з жыллошчыка, машынай, загадарднім дамком... Яна заўсёды адмахвалася ад іх, сміялася: «Ну і навошта мне гэтае «дабро»? Я сабе яшчэ талена хлопца знайдзю — вы ўсе пападаеце...» Алена ведала, што маці жартуе. З таго часу, як ад іх пайшоў бацька, Таццяна Андрэўна не успрымала мужчын усур'ёз. Зрадкі ёй тэлефанавалі, і яна не хавалася з тэлефонам у шыль пакаў, так што Лена чула ўсе бачэння». Жыццёвы рытм быў адладжаны да дробязяў, праўда, за выключэннем тых вечароў, калі Алена збігалла на студэцкай дыскатэці ці ў кавярню з сяброўкамі і не паспявала вярнуцца да прызначанага часу. «Ну як ты магла? М'яне ж людзі чакаюць!» — з дакорам кідала ёй ужо ў дзвярэх Таццяна Андрэўна. — Малапа спіць, малака на пліце, пельмені ў халадзільніку». Выскоквала за дзверы і вярталася толькі ранняй.

Удзыхнулі з палёгкай толькі тады, калі Анечка пайшла ў садок... «МАМА, я хачу пазнаёміць цябе з адным чалавекам», — сказала неак Алена... Кожнай маці рана ці позна даводзіцца чуць нешта падобнае ад сваёй дарослай дачкі. Таццяна Андрэўна даўно была ўнутрана падрытаваная да такога павароту падзей. І ўсё ж у той вечар яна прыкметна хвалявалася. Зразумела, ёй хацелася, каб усё ў кватэры выглядала найлепшым чынам, у тым ліку і яна сама.

Сімпатэчны хлопец, гадоў на сем старэйшы за Алену, здаўся Таццяне Андрэўнае занадта сур'ёзным і задумлівым. Але яе не здзіўіў выбар дачкі, якая ўжо нацшылася «паскакунчыкамі», — халіпа пад завязку... У той вечар яны сядзелі і размаўлялі. Алена бачыла — Валдзім мае спадарына, яна прасядзела з ім і крыху больш, чым патрабавалі правільны гасцінчыны. Валдзім звяртаўся да яе падкрэслена карэктна, зацікаўлена слухаючы ўсё, што яна гаварыла. «З ветліваці, — падумала Лена. — Ну лісліваці...» А ўвогуле, усё было добра. Пілі лікер і кава, елі запечаныя бутэрроды... І калі мама, далікатна развітаўшыся, пакінула іх адных, Валдзім спытаў з непадробленай цікавасцю: «Даруй, колкі ёй гадоў? Ты што, нарадзілася, калі яна хадзіла ў школу?». — «Ды не! — Лена засміялася, але смех прагухаў неатуральна. З'явілася жаданне сказаць што-небудзь крываўнае... Проста яна добра захавалася. Ведаеш,

(прыкм.). Дзень Тодара, ці Фёдара летняга, адзначалі 21 чэрвеня. 7. Птушка, якая ў чэрвені робіць штодня да 200 вылетаў з кубла. 8. Паўднёвая расліна з буйнымі прыгожымі кветкамі. 10. Прысвятак беларускага народнага календара, дзень ільну: адзначаўся 3 чэрвеня. Казалі: «На ... сей лён і грэчку». 14. Чыравы каромысел цераз рэчку павіс (заг.). 15. «Стук, стук, стук, ...!» Кліпні коску, мужычок». 3 верша Я. Купалы «Касцусь». 18. Не думай, што заўтра мароз, а ідзі на ... (прык.). 19. Загадак. 21. Рачная рыба, якая добра клоўе, калі квітнее шыпышына. 22. ... не гуляе — ураджай люляе (прык.). 25. Белы клён. 26. Тады каза размышэвца, які ... разавуецца (прык.). 28. Не бядуе добры ..., што шырокі заганец (прык.). 29. На Усціна лета удаецца — ... добрым коласам нальцеца (прык.). Усцін — прысвятак, які адзначаўся 14 чэрвеня.

28. Жнец, 29. Жыта. Па вертыкалі: 1. Па полі улётку паўзе, траву хутка грызе (заг.). 2. Асот ды лядяда — для палетка ... (прык.). 3. Праполюк агароду пачыналі звычайна з дня Іларыіны — з 19 чэрвеня. 4. Прарок, дзень ушанавання яго — 28 чэрвеня. (Прышоўшы ... — цягне ўгору авес (прык.)). 5. Адплата за дабро. 6. На Тодара ... — лета сумна і ўраджайнае.

Размовы, дакладней, тое, што гаварыла мама. Дзеці былі суцэльнаыя ветлівыя «не». Ужо значна пазней, калі Алена выкладкова (ці заканамерна?) зашчырава, мама толькі сумна усміхнулася: «Відаць, лёс у нас з табой такі ўзыхваецца дзцяці ў адзіночку». Алена хацела ўзяць акадэмічны адпачынак, але Таццяна Андрэўна не дазволіла: «Як-небудзь справімся ўдзяхо, я буду браць начыны дзяхурствы, а ты — хадзіць на заняткі. Годзік-другі папакутуем, затое потым будзе лягчэй...»

І сапраўды, пакрыўсе ўсё неак уладкавалася. Яны прызычыліся «дзяхурцы» па чарзе ў маленкай Анечкі, часцяком паспяваючы сказаць адна адной толькі «прывітанне» і «да па-...»

...Валдзім заходзіў да іх часта і затрымліваўся на доўга. Усе суседзі ўжо распілялі, што яны з Аленай або ўжо разліліся, або зробіць гэта ў самым хуткім часе. Таццяна Андрэўна вынішавалі з добрым яццем, цікавіліся, калі адбудзецца вяселле... А з Таццянай Андрэўнай адбывалася нешта дзіўнае. На пытанні адказаваўа неўпалад, сустраўшыся са знаёмым, спыталася хутчэй развітацца... Некаторыя «вострыя» на вока кабеты заўважалі, што яна нібыта свеціцца знутры.

Жаночая інтуіцыя — неясспечная рэч. Нехта некалі заўважыў, які Валдзім падвоззіў і на машыне з працы. Ну, падумаш — падвёз і падвёз, спытаў на тры капейкі. Але ж высадзіў будучую цешчу чамусьці не каля паўдзёда, а за квартал ад дома... Нехта бачыў, ён вні нёсе сумку — ды калі б яшчэ гаспадарчыю, напакананую прадуктамі, а з звычайнай дамскоу сумачку...

На пачатку лета Алена адлучылася ў сяброўку на дачы. Яна чакала прыезд Валдзіма з чарговай камандзіроўкі, каб у рэшце рэшт высветліць: чаму ён цягне з рэгістрацыяй шлюб? Сам жа прасіў, каб хутчэй пазнаёміла яго з маці ў якасці будучага зяця... Раніцаў муж сяброўкі сабраўся на машыне ў горад, і Алена стукнула ў галаву крутнуча туды і назад, заскочыць дадому, узяць нейкія рэчы...

Прыехаўшы, яна пазваніла ў дзверы раз, другі, трэці... Ніхто не адчыніў. На званок па мабільным тэлефонам маці таксама не адказала... Злучыўся на сабе за тое, што пакінула на дачы ключы ад кватэры, Алена пастукала ў дзверы суседзьяў. На пытанне пра маці суседка адказала здзіўлена: «Хіба няма? Учора ўвечары я заходзіла да вас грошы пазычыць — была. І яна, і твой Валдзім. Каву пілі з цукеркамі...»

Толькі цяпер да Алены пачало даходзіць тое, што, відаць, даўно стала прадметам абмеркавання для іншых. Яе Валдзім — і з кім? А я ка прызнанні, абяцанні, планы на будучыню? Я кі змагла яна? Алена званіла ў дзверы, стукала кулакамі і нагамі, пакуль ёй не адчынілі. Што было далей, невядома нікому... Раз'ехаліся яны на наступны дзень. Некалькі месяцаў пасля гэтага кватэра пуставала, потым туды засялілася іншая сям'я. Пазней высветлілася, што жылплошча не прададзена, а здадзена на неабмежаваны тэрмін. На той самы час, які павінен спрацаваць або на прымырэнне дзяхо не чужых адна для адной жанчын, або на іх канчатковы разрыў... Наталія УЛАДЗІМІРАВА.

Сёння Месяц Маладзік 2 чэрвеня. Месяц у сузор'і Блізнятэ. Сонца Усход Заход Даўжыня дня Віцебск Магілёў Гомель Гродна Брэст



Надвор'е на заўтра. Гэамагнітныя ўзрушэнні. Віцебск, Магілёў, Гомель, Брэст, Мінск, Гродна, Барысав, Мясна, Вільнюс, Масква, С.ПЕТРАБУРГ, Рыга, С.ПЕТРАБУРГ.

Дзее даты. 1 чэрвеня. 1836 год — адбылася закладка першага каменя Брэсцкай крэпасці — комплексу абарончых збудаванняў у Брэст-Літоўску.

1840 год — створаны Тэатр Дуніна-Марцінкевіча. Гэта быў першы беларускі тэатр, які аб'яднаў усе віды сцэнічнага мастацтва — драматычны, музычны, вакальны і танцавальны. У трупы тэатра ўваходзілі сам пісьменнік Вікенцій Іванавіч, члены яго сям'і, суседзі, знаёмыя, удзельнічалі таксама вучні яго школы і сяляне. Выступленні прымірковаўліся да святаў і ўрачыстых дзён. Спецыяльна для гэтага драматург пісаў новыя камедыі. У тэатры былі пастаўленыя спектаклі «Рэкруці набор!» і «Дылія». Дзень пастаўкі оперы «Дылія» ўпісаны залатымі літарамі ў гісторыю беларускага тэатра, усеі беларускай нацыянальнай культуры. Тэатр Дуніна-Марцінкевіча, створаны ў пачатку XIX стагоддзя, сённяшняга развіццю прафесійнага тэатральнага мастацтва ў Беларусі. Тэатр існаваў у 1840-я—50-я гады.

«Усялякая камерыя — гэта спроба праабачыць будучыню». Самюэл Батлер (1835—1902), англійскі пісьменнік, філосаф.

Вянок — надзейны абярэг. Вянок — абвясковае атрыбут рытуальнага здаблення, элемент традыцыйнага адзення які жанчын, так і мужчын. Яго выраблялі з розных раслін (траў, калоса, кветак), хвоі, паперы, рознакаляровых стужак і г. д. З цягам часу вянок стаў сімвалічным галаўным уборам неазамужных дзяхуц. На Беларусі дзяхуцым надзявалі вянок, пачынаючы з 10 гадоў.

Часам яго выкарыстоўвалі як упрыгажэнне людзей, жывёлы, некаторых абрадавых рэчаў, пабудоў — напрыклад, хаты, калодзежа, варот. У той жа час вянок заўсёды выступіў абярэгам ад нячыйтай слы і розных няшчасцяў. Па-першае, ён паўтаруа форму кола. Па-другое, расліны і рэчы (напрыклад, каласы пшаніцы, заўсёды зялёная елка, часнок, чырвоная нітка ці стужка) надзялялі яго дадатковымі ахоўнымі якасцямі. Па-трэцяе, сам выраб вянка (пліценне) сімвалізаваў гарманічнае аб'яднанне (паяднанне) спецыяльна прыгатаваных раслін і адзінае цэлае.

Вянок меў надзвычай глыбокую сімваліку — гэта было ўвасабленне Вялікага касмічнага шляху (Гусінай дарогі), у які паслядоўна былі ўплетены небесныя сузор'і; галава дзяхуцыні была увасабленнем Сонца, вянок якога і кружыў гэты карагод. Цэнталыя дзяхуцына надзявала на сабе вянок і тым самым сімвалізувала «кружэнне», або залічэнне, вясковых хлопцаў.

Вянок (абад, абруч, карона) у культуры шматлікіх краін свету сімвалізаваў перавагу, веліч або ганаровае становішча. Вянок, дзяхуцую роднасцаў з сімвалічнай круга, галава атрымаў знанчанае даўгавечнасці. У хрысціянскай культуры вянок з'яўляўся знакам перамогі над грахам, над чымрай базвер'я. Вянок у народнай культуры асацыяваўся з гонарам, славай, ганаровым завяршэннем справы. Нездарма казалі: «Канец — усёй справе вянец» або так: «Справа увінчалася поспехам».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся! Я не хачу, каб мае словы гу-чаль, як пустое выхваленне, але гэта ўжо пяты канец свету, які я перажыў. Муж і жонка. Дарагая, я назваў наша дзіця Лекус. Ты дурань? Затое ў нас цяпер у сям'і ёсць Лекус! — І дурань...

Як гаварыў адзін дзкан, усе жанчыны староўце, акрамя тэацюркніц. На працягу. Дырэк-тар: Ведаецца, малады чалавек, мне здаецца, што вы пачынаеце працаваць толькі тады, калі я звярну на вас увагу. І не трэба адрозу так ак- Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджаснацца за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрываюцца ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыхраз 33.380. Індэкс 63850. Зак. № 2581. Нумар падпісаны ў 19.30 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 мая 2011 года.

**Выбоины на проезжей части, колея, отсутствие разметки, но при этом ежедневная уборка мусора за вами ИЛИ ровная, без выбоин, проезжая часть, яркая разметка, но при этом горы мусора на обочинах, площадках и остановках.**

**ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ?**

**Мы предлагаем ровную, без выбоин, проезжую часть, яркую разметку, хорошо читаемые дорожные знаки, современные ограждения и отсутствие мусора!**

**Вы скажете, что это невозможно и что на это не хватит ни времени, ни денег?**

**Хватит! Это возможно,**

**ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ МУСОРИТЬ НА АВТОДОРОГАХ!**

**В 2010 году на уборку мусора на республиканских автомобильных дорогах Минской области затрачено 1 1 000 000 000 руб.!**

**ЗА ЭТИ СРЕДСТВА МОЖНО ПОСТРОИТЬ**

**10 ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОКОЛО 48 КМ ДОРОГ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ.**

**КАЛИ МЫ ПЕРАСТАНАЕМ СМЕЦІЦЬ НА ДАРОГАХ?**



Ідзе будаўніцтва кальцавой развязкі на аўтадарозе Р106 ля новага 11-га мікрараёна ў Маладзечне.



Начальнік філіяла «ДЗУ-63» Андрэй Анатольевіч КВЯТКЕВІЧ.

**З**а кожным дарожна-эксплуатацыйным упраўленнем (ДЭУ) РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр» замацавана пэўная сетка рэспубліканскіх аўтамабільных дарог, якія вышэйназваныя структуры павінны належным чынам даглядаць, забяспечваць на іх кругласутачны бесперабойны і бяспечны рух транспарту. Зону адказнасці ДЭУ №63, што ў Вілейцы, складаюць участкі сямі рэспубліканскіх трас, якія праходзяць па тэрыторыі непасрэдна Вілейскага і суседняга Маладзечанскага раёнаў, — Р28, Р56, Р106, Р58, Р63, Р69 і пад'езд да Вілейкі — агульнай працягласцю 288 км.

Апроч падтрымання ў спраўным стане згаданых вышэй участкаў рэспубліканскіх дарог, прадпрыемства выконвае і дадатковыя заказы: аказвае насельніцтву і іншым арганізацыям транспартныя паслугі, выконвае заяўкі на абслухаванне паркоўкаў у населеных пунктах, на правядзенне рамонтных і зямельных дагавораў з нафтабазамі і гаражнымі кааператывамі на ачыстку ад снегу.

Так атрымалася, што ў паўночна-заходняй частцы Мінскай вобласці скацэнтравана шмат дарожных арганізацый: ДЭУ, ДРБУ, ДБУ і г.д. Толькі ў самой Вілейцы іх тры, яшчэ дзве — у Маладзечне, столькі ж у Мядзелі. Адпаведна, усім ім давядзецца працаваць ва ўмовах даволі жорсткай канкурэнцыі. Нягледзячы на гэта, ДЭУ №63 без справы не сядзіць. А пасля абвешчання аб правядзенні чарговых рэспубліканскіх «Дажынак» у Маладзечне, працы прыбавілася ва ўсіх дарожнікаў вобласці і нават рэспублікі.

**ДА СВЯТА ХЛЕБАРОБАЎ**  
— Праграмы і планы падрыхтоўкі да сёлетніх «Дажынак» былі зацверджаны летась восенню, — расказвае начальнік філіяла ДЭУ №63 РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр» Андрэй Квяткевіч. — Тады ж і мы прыступілі да асваення свайго фронту работ, хоць, вядома, асноўныя работы пачаліся з пачатку гэтага года, калі адкрылася фінансаванне. Зразумела, што ад гэтага напрамку залежыць хуткасць выканання задан у дарожнай галіне ў цэлым, а таксама і на аб'ектах, якія рыхтуюцца да «Дажынак».

Першае, на што намі быў зроблены ўпор, — гэта на наведзенне



парадку ўздоўж аўтамабільных дарог, прасцей кажучы, на добраўпарадкаванне паласы адводу ўчасткаў тых трас, якія нам даручылі. Гэта тры дарогі, якія ў першую чаргу будуць задзейнічаны для праезду гасцей і высокіх дэлегацый: Р28 Мінск—Маладзечна—Нарац, Р56 Маладзечна—Валожын і Р106 Маладзечна—Смаргонь. Асноўны ўпор, зразумела, зроблены на трасу Р28, і наколькі большасць удзельнікаў будзе з'яжджаць з Мінска. Адпаведна, на яе ўпарадкаванне будзе затрачана каля 60-70 працэнтаў усіх сродкаў, прадугледжаных на ўсе тры вышэйзгаданыя дарогі.

Апроч наведзенага парадку ўздоўж адводу і навакольных тэрыторый, там намі ажыццяўляюцца два віды рамонтных работ: складанне і замена тратуары, пэшаходных сцяжынак, ліўнёвых каналізацый, замена дарожных знакаў, устаноўка новай бар'ернай агароджы, турнікетаў, замена павільёнаў аўтобусных прыпынкаў і г.д.

Другі ўчастак сур'ёзных работ — капітальны рамонт 10 км трасы Р28 (з 61-а па 71-ы км) пры ўездзе ў Маладзечна. Там, апроч іншага, прадугледжаны рамонт двух мастоў і замена труб. Паралельна ўпарадкаецца паласа адводу, праводзіцца пашырэнне асобных участкаў дарогі. Перад уездам у горад з'явіцца дзве кальцавыя развязкі. Першая — на месцы перакрываюцца Р28 і Р106, дзе будзе ўстаноўлены ўязны знак. Другая — літаральна на мяжы горада, дзе зараз будзеца новы адзінаццаці — мікрараён. Там — у цэнтры зялёнай зоны транспартнай развязкі — устаноўць архітэктурную кампазіцыю (Прасвятая Багародзіца з покрывам, выяўленая на гербе горада).

На сваіх адказных участках усіх трох дарог — Р28, Р106 і Р56 — ДЭУ №63 праводзіць замену дэфектных дарожных знакаў і павільёнаў аўтобусных прыпынкаў, высечку аварыйных дрэў і кустоў, рамонт пэўных участкаў дарожнага пакрыцця, абнаўляе афарбоўку і разметку, абкошвае тэрыторыю і г.д. У прыват-



**БІЧ ДАРОЖНІКАЎ**

— Чыста не там, дзе прыбраць, а там, дзе не смеццяць, — упушчаны генеральны дырэктар РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр» Максім Віктаравіч БАХАУЧУК, — а мы вымушаны траціць велізарныя сумы на прыбраанне. Сёння смецце — гэта сапраўдны біч дарожнікаў. Я вымушаны адцягваць людзей з больш важных работ (такіх, як рамонт пакрыцця і штучных збудаванняў, аўтобусных прыпынкаў і г.д.), каб свечасова прыбраць смецце. Наша задача — прыбраць тое смецце, што пакідаюць непасрэдна карыстальнікі дарог. Напрыклад, выйшаў чалавек з аўтобуса, выкінуў — у урну — квіток, акурак, ці фанікі. Гэта дрэбязь, і яе няцяжка прыбраць. Але сёння на аўтобусныя прыпынкі звозяць назалашанае смецце дачнікі і жыхары суседніх вёсак. Гэта ўжо зусім іншы аб'ём. Звозяць цэлымі пакетамі, якія проста не ўціскаюцца ў урну. А следам бгучы бадзяжныя сабакі, якія расцягваюць смецце па ўсёй дарозе. Сёння гэта, і сапраўды, праблема.

За студзень — красавік на дарогах Мінскай вобласці сабрана і вывезена 6 тысяч 372 тоны смецця. На гэта затрачана 5 млрд 915 млн рублёў.

Для выпраўлення сітуацыі трэба належным чынам арганізаваць працу на месцах — у сельсаветах, у раёнах. Абавязкова ахапіць цэнтралізаваным вывазам дачныя кааператывы, заключыць з імі адпаведныя дагаворы, каб людзі не пакідалі смецце на аўтобусных прыпынках і ў паласе адводу. Больш жорсткімі, магчыма, трэба зрабіць і адміністрацыйныя меры ўздзеяння.



Вядзецца добраўпарадкаванне паласы адводу на дарозе Р28.



нутымі дарожнымі арганізацыямі па ўсіх відах рамонтных трас Р28, Р106 і Р56 (па інфармацыі за 20-е мая) быў асвоены 21 млрд 454 млн рублёў.

— Зімой мы змагаемся са снегам і галалёдамі, — патлумачыў Андрэй Анатольевіч, — вясной аднаўляем і рыхтуем дарогі да лета, фарбуем, прыбіраем сухую расліннасць і г.д., летам змагаемся з травой, восенню рыхтуем матэрыялы да зімовай ба-

рачыбы са снегам. Такі кругаварот год за годам паўтараецца.

Разам з гэтым, год за годам, пасля таго, як сыходзіць апошні снег, абвастраецца праблема смецця на дарогах.

— Гэта вельмі балючая тэма для ўсіх дарожнікаў, — прызнаўся кіраўнік ДЭУ №63. — Зараз большасць нашых грамадзян яшчэ жыве па прынцыпе: «Не маё — не шкада, можна смецціць». Пры тым, што дома ў сябе смецце ніхто не раскідае, адходы на падлогу не высылае. А па-за межамі кватэры яны сабе такога дазваляюць. Колькі разоў бачыў, калі, вяртаючыся з дачы ці пасля адпачынку на прыродзе, ля трасы спыняецца аўтамабіль, і сам'я з улетачны, проста ў паласу адводу выкідае мякі са смеццем.



Машыніст пагрузчыка Аляксандр ТРАЦЦЯК.

палігонаў, кантэйнерных пляцовак і цэнтралізаванага вывазу смецця, усё роўна працягваюць выкідаць свае пакеты ўздоўж дарог?..

Летам вялікая экалагічная нагрузка прыпадае на зоны адпачынку. І тут вельмі важна свечасова чысціць кантэйнеры, устаноўлены ў дарожным і экалагічным заканадаўстве, а таксама ў санітарных нормах і правілах, аднак кожнага парушальніка за руку не схопіць.

— Выхаванне культуры паводзін, у тым ліку і ў плане пазбаўлення ад смецця, павінна ісці ў першую чаргу ў сям'і, каб дзеці з маленства вуцхыліся акуртанасці і адказнасці, — падкрэсліў Андрэй Квяткевіч. — А ў нас, на жаль, бацькі часта падаюць далёка не лепшы прыклад.

Трэба разумець, што на збор смецця, кінутага ля дарог, трацяцца бюджэтныя сродкі. Калі мы адпраўляем машыну, нам трэба заліць паліва, забяспечыць яе спраўнасцю (а значыць, патрэбны запчасткі), работнікам трэба выплаціць заробак. Апроч таго, сабранае ўздоўж дарог смецце мы здаём на палігончы, а за гэта трэба заплаціць. Затрачаныя на усё гэта грошы можна было б накіраваць непасрэдна на самі дарогі, уласканальваць іх стан, павышаць бяспеку. Паверце, фронт работ у нас і без збору смецця дастатковы.



Раканструкцыя моста на трасе Р28 Мінск—Маладзечна ля вёскі Краснае.